



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ЗАБЫТАЕ? НОВАЕ? ВЕЧНАЕ!

Як лепш справіць вяселле? Хто можа быць хросным бацькам ці маці і якія правілы існуюць у дачыненні да правядзення хрэсьмін? Як правільна правесці пахаванне і памінаанне? Як арганізаваць уладзіны? На ўсе гэтыя пытанні, якія датычацца ролі і месца народных традыцый у сённяшнім жыцці, адкажуць падчас «прамой лініі» нашы пастаянныя аўтары — загадчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат філалагічных навук Іван Іванавіч (Янка) КРУК і старшы выкладчык гэтай жа кафедры Аксана Венямінаўна КАТОВІЧ.

«Прямая лінія» пройдзе 24 красавіка з 15.30 да 17.00. Тэлефануйце ў рэдакцыю па нумарах: 292 38 92; 292 38 21. (Кантактны тэлефон для папярэдніх званкоў — 292 21 03)

## БОЛЬ У СУСТАВАХ. АД ЧАГО?

На «прамую лінію» «Звезда» мы запрасілі загадчыцу нейралагічнага аддзялення Медыцынскага цэнтру МТЗ, кандыдата медыцынскіх навук Святлану Яўгенаўну РОЎДА. Дарэчы, наша госця ў сваёй медыцынскай практыцы выкарыстоўвае і такі нетрадыцыйны метад, як апітэрапія — лячэнне з дапамогай прадуктаў пчаларства. Пры гэтым дамагаецца пасляховай эфект у лячэнні захворванняў касцева-мышачнай і перыферычнай нервовай сістэм, сардэчна-сасудзістых паталогій.

«Прямая лінія» абдуццеца 22 красавіка ў аўторак з 16.00 да 17.30 па нумарах 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні можна пакінуць па тэлефонах: 8 (017) 287 18 36 (Вольга Шаўко) і 287 18 29 (Святлана Барысенка).

## РАБОТА, АДПАЧЫНАК І... ЖЫЛЛЁ

Кантракты, рэжым работы і адпачынку, асаблівыя ўмовы занятасці інвалідаў і жанчын, сумашчальніцтва, водлівасць, а таксама апошнія змяненні ў жыллёвым заканадаўстве. Усё гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звезда» з удзелам загадчыка юрыдычнай кансультацыі галоўнага прававага ўпраўлення апарату Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзіміра Іванавіча ШЭЛКО-ВІЧА і намесніка загадчыка юрыдычнай кансультацыі Васіля Мікалаевіча КОРСУКА.

«Прямая лінія» пройдзе 25 красавіка з 11 да 12 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні прываюцца па нумары 287 17 57.

## Беларусь гатова аказаць Heineken усебаковую падтрымку на сваім рынку

Беларусь зацікаўлена ў тым, каб піваварная кампанія Heineken N.V. удзельнічала ў вытворчасці ўсіх складальнікаў піўнай прадукцыі ў краіне. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 красавіка на сустрэчы з кіраўніцтвам кампаніі.

«Мы гатовы аказаць вам усебаковую падтрымку, які свабоды, беларускай кампаніі. Галоўнае, каб вы самі ставілі перад намі тэхналагічныя заданні, якія адпавядалі б самым высокім сусветным стандартам», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Я вельмі рады, што ў нас складзена добрая практыка работы Прэзідэнта з прадстаўнікамі буйнога замежнага бізнесу», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Хачелася б, каб самая лепшая кампанія вырабляла і прадавала піва ў Беларусі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Пры гэтым мы асабліва агавароўваем, што частка прадукцыі павінна ісці на экспарт. Перакананы, што Heineken N.V. можа сабе гэта дазволіць».

«Разумею, што такая магнутная кампанія, як ваша, можа заняцца вывадам беларускай піўнай рынку, але мне не хачелася б страціць ачыненныя брэндзі, да якіх прывыклі нашы людзі, — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

«У сувязі з гэтым я буду прыміць рашэнні наконт Heineken N.V. толькі параўнаўшы з нашымі піваварамі. І мне хачелася б, каб і вы ўзгаднілі з ім свае пазіцыі».

Прэзідэнт асабліва падкрэсліў, што любы бізнес, які прыходзіць у Беларусь, павінен мець і абавязальнае сацыяльнае накіраванасць.

«Мы хочам, каб тут усё было сумлена, не ва ўрон вам. Хачелася б, каб беларусы, якія працуюць на вашых прадпрыемствах, не былі пакрыўджаны. Зрэшты, па вопыту прысутнасці ў Беларусі заходніх кампаній ведаю, што такога ніколі не бы-

ло і не будзе», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«У бліжэйшыя два гады плануецца давесці аб'ём вытворчасці піва на СЗТА «ПК «Сябар» да 20 млн дал у год. У 2008 годзе Heineken плануе атрымаць у Беларусі 20 тыс. тон высякажанага піваварага ячменю.

«У Беларусі стабільны і прадказальны бізнес-клімат. Вельмі шмат піва імпартаўце — гэта стымул, каб пільны імпорт быў замешчаны нашай прадукцыяй», — адзначыў пива-босксмер.

«Мы жывём у свеце спажаўчыц, а таму арыентаваны на вытворчасць такога піва, каб спажывец зрабіў свой выбар на яго карысць», — дадаў ён.

Урад Беларусі адобрыў зделку па продажы прадпрыемства гандлёвай маркі «Сябар» піваварнай кампаніі Heineken N.V. у 2007 годзе. Прадпрыемства «Сябар» вырабляла амаль 13 млн дэкалітраў у год.

Піваварная кампанія Heineken N.V. была заснавана ў 1864 годзе. Кампанія мае магутнасць у 65 краінах, у яе склад уваходзіць 119 піўзаводаў. Гэта кампанія займае па аб'ёме півна, не ва ўрон вам. Хачелася б, каб беларусы, якія працуюць на вашых прадпрыемствах, не былі пакрыўджаны. Зрэшты, па вопыту прысутнасці ў Беларусі заходніх кампаній ведаю, што такога ніколі не бы-

## Спецыяльны рэпартаж

# ВУЧЭБНАЕ ПАЛЯВАННЕ «НА МЕНЦЮКА»

## Сталічныя «даішнікі» ўдасканалвалі майстэрства затрымання «ліхачоў»

Учора раніцай размераны рытм сталічнага ЗАТ Гандлёвы свет «Калыца», больш вядомага як аўтарынак у Млінаўцы, быў парушаны гулам мліцэйскіх сірон і вігам тэрмазоў. Найбольш цікавыя наведвальнікі і нават гандлярю настолькі заінтрыгавалі гэты шум, што яны кінулі свае тэрміновыя справы і рушылі да пляцоўкі аўтарынака, дзе ў гэты дзень на вучэбна-метадычныя заняткі сабраўся амаль увесь асабовы склад сталічнай Дзяржаўтінспекцыі. Тое, што гэта былі толькі вучэбныя, некаторыя глядзячы ўцямілі не адразу і на поўным сур'ёзе былі спытаны:

— Каго ловяць?  
— Мянцюк дае ўрок «даішнікам» — пакартаваў адзін з прысутных склаўся ўражанне, што яму паверылі.

Зрэшты, у кожным жарце, як я вядома, ёсць доля праўды. Пасля надзвычайнага здарэння на шашы «Мінск — Мікашэвічы», калі для затрымання парушальніка супрацоўнікі ДАІ стварылі «жывы шчыт» з цы-вільных аўтамабіляў, прозвішча Менцюк стала сінонімам п'янага «ліхача». Таму і «манеўры даішнікаў» многія глядзячы успрынялі як паляванне на нільюнага Менцюка.

Я таксама пацікавіўся ў намесніка міністра ўнутраных спраў Віктара Філістоўна, ці з'яўляюцца гэтыя вучэбныя свавольніцкія работнікі над памылкамі, дапушчанымі супрацоўнікамі ДАІ падчас затрымання памянёнага парушальніка? Прадстаўнік МУС адзначыў, што падобныя заняткі зусім не з'яўляюцца з надзвычайным здарэннем на шашы «Мінск — Мікашэвічы» і правядзенага планава.

Хочаць цень Ра-рана Менцюка (ён, дарэчы, па інфармацыі Віктара Філістоўна, аб'яўлены ў вышук і ўжо не падазраецца, а наўпрост абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, у выніку якога адна з удзельніц аварыі атрымала цяжкае траўму) увесь час лунаў над пляцоўкай, дзе праводзіліся вучэбныя. Асабліва, калі супрацоўнікі ДАІ правялі ўзорна-па-



МУС Беларусі прапануе канфіскоўваць транспартныя сродкі ў асабовы, затрыманых за паўторнае на працягу года кіраванне ў нецвярзым стане.

якім кіраваў п'яныя вадзіцель. Намеснік міністра адзначыў, што падобныя няштатныя сітуацыі ўзнікаюць на дарогах краіны нярэдка і інспектары даюць літаральна праз тыдзень пасля здарэння на шашы «Мінск — Мікашэвічы» ў Івацэвіцкім раёне «даішнікам» таксама спрабавалі затрымаць п'янага «ліхача». Млія, таго, каб спыніць парушальніка, дэлегацыя была з 10 разоў страляла па колах.

Увогуле, нецвярзаныя вадзіцелі сёлета дастаюць мінства клопатаў супрацоўнікаў ДАІ. Віктар Філістоўн паведаміў, што за 3 меся-

цальную аперацыю па затрыманні «п'янага кіроўцы» з прымяненнем «вожыка» з вострымі металічнымі шыпамі. (Гэтая прылада носіць імя багіні палавання Дзіяны.) Сапраўды, «Дзіяна» без праблем, а галоўнае, без аніякіх наступстваў для астатніх удзельніц дарожнага руху «палаявала ліхача». Ягоны аўтамабіль імгненна спыніўся і «даішнікам», якія пад'ехалі, засталася толькі выцягнуць парушальніка з салона машыны. «Вось так бы і Менцюка спынілі», — заўважыў нехта з натоўпу.

Аднак Віктар Філістоўн патлумачыў, што ў той сітуацыі прымяненне «Дзіяны» было вельмі рызыкаўна для жыцця пасажыраў аўтамабіля.

## 5 МІЛЬЁНАЎ БЕЛАРУСАЎ ПАПРАЦУЮЦЬ НА ўМАЦАВАННЕ ЗДАРОЎЯ...

Грошы, якія сёлета будуць зароблены на рэспубліканскім суботніку, пойдучы на ўмацаванне здароўя дзяцей, на выратаванне іх жыцця, паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандр Косінец на учарашнім пасяджэнні рабочай групы па падрыхтоўцы і правядзенні рэспубліканскага суботніка 19 красавіка.

Адметна, што ўдзел у сёлётым маштабным мерапрыемстве, як чакаецца, прыме больш за 5 мільёнаў беларусаў. Як падкрэсліў віцэ-прэм'ер, такой колькасці удзельнікаў яшчэ не было. Што ж датычыцца размеркавання заробленых на суботніку сродкаў, то 50 працэнтаў іх накіруюць на цэнтралізаваную закупку рэзімабіляў — па два на кожную вобласць і Мінск, а таксама аднаго — для Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзіця».

Між іншым, зноўнасяць рэзімабіляў, на якіх сёння працуюць медыкі, складае каля 90 працэнтаў. Новыя рэзімабілі, зазначаў Аляксандр Косінец, будуць поўнасьцю забяспечаныя сучасным абсталяваннем, а кошт адной такой машыны складае прыблізна 480 мільёнаў рублёў.

Другая палова заробленых грошай застаецца ў распараджэнні мясцовых выканаўчых уладаў, а пойдучы гэтыя сродкі на закупку дыягнастычнага абсталявання высокага класа — ультрагукавых апаратаў, эндаскапічнага абсталявання і інш. «Адным словам, усё будзе зроблена для таго, каб у абласных дызайчых бальніцах дыягнастычнае абсталяванне было на сучасным сусветным узроўні, таму што ад гэтага залежыць жыццё і здароўе маленькіх грамадзян нашай краіны», — канстатаваў віцэ-прэм'ер.

Паводле інфармацыі, якую агучыў Аляксандр Косінец, па выніках двух месяцаў гэтага года ў нашай краіне адзін з самых нізкіх у свеце ўзроўняў смертнасці немаўлят — 4,2 праміле, а ў Віцебскай вобласці і горадзе Мінску — 2,5–2,7 праміле. «Мы павінны імкнуцца да таго, каб такіх паказчыкаў у нас наогул не было. Тады ў нашай краіне будзе будучае», — сказаў Аляксандр Косінец.

Як плануецца, сёлета на рэспубліканскім суботніку ўдасца зарабіць вялікі грошы: паводле слоў віцэ-прэм'ера, гэтыя сродкі значна перавысяць леташнюю суму. «Чым больш мы заробім сродкаў, тым больш будзе закуплена абсталявання, тым лепшай стане матэрыяльна-тэхнічная база аховы здароўя», — падкрэсліў намеснік прэм'ера. Прычым, ён зазначыў, што правядзенню суботніка не перашкоджаць ніякае надвор'е, а работы хопіць усім.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

## Ва ўрадзе Вобласці — па-за намінацыяй

У дзевяты раз у Беларусі вызначаюцца кандыдаты сярод абласцей і сталіцы, раёнаў і раёнаў у гарадах, а таксама сярод арганізацый народнай гаспадаркі ўсіх формаў уладнасці для занясення іх на Рэспубліканскую дошку гонару. Учора на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі, якое прайшло пад старшынствам прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага, прысутныя адобрылі праект указа «Аб занясенні на Рэспубліканскую дошку гонару пераможцаў спаборніцтва 2007 года».

Міністр эканомікі Мікалай Зайчанка, які агучыў вынікі рэспубліканскага спаборніцтва за мінулы год, адзначыў, што асноўныя рытары ацэнкі працы кандыдатаў — выкананне імі асноўных мэтавых паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця. Да таго ж прадпрыемствы-кандыдаты не павінны выкарыстоўваць на працягу года меры дзяржаўнай падтрымкі.

## Бухгалтэрскае аблічэнне

Акрамя таго, сярод абавязковых умоў для арганізацый, якія прэтэндавалі на высокую ацэнку і дзейнасці, былі захаванне працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, ахова працы і тэхнічнай бяспекі, у тым ліку адсутнасць нашчасных выпадкаў на вытворчасці. Кандыдаты, паведаміў міністр, ва ўсіх намінацыйных выпадках былі аб'яўлены ўстаноўлена асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця, у тым лі-

ку і па сельскай гаспадарцы. У праекце дакумента прадстаўлены пераможцы ў 11 намінацый, запойнена 38 месцаў з 39. Як патлумачыў Мікалай Зайчанка, вакантным засталася месца, якое меркавалася ададаць аднаму з раёнаў Віцебскай вобласці. Аднак кандыдатура раёна была адклікана аблыканкамам, павінны ад Камітэта дзяржаўнага кантролю паступілі заўвагі, што тычыліся прэтэндэнта; у прыватнасці, кантралёры выявілі прыпыкі па аб'ёмах вытворчасці малака ў некалькіх гаспадарках раёна. Мінэканоміі прапанавала запойніць гэту намінацыю іншым прэтэндэнтам, які набраў большую колькасць балаў.

Згодна з праектам указа, на Рэспубліканскую дошку гонару прапанавана занесці сярод раёнаў — Смаграўскі (першае месца) і Горацкі (другое), а сярод гарадоў і раёнаў у гарадах — Гродна (першае месца), Віцебск (другое).

Ігар ШЧУЧЭНКА.

## Ва ўрадзе Вобласці — па-за намінацыяй

У дзевяты раз у Беларусі вызначаюцца кандыдаты сярод абласцей і сталіцы, раёнаў і раёнаў у гарадах, а таксама сярод арганізацый народнай гаспадаркі ўсіх формаў уладнасці для занясення іх на Рэспубліканскую дошку гонару. Учора на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі, якое прайшло пад старшынствам прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага, прысутныя адобрылі праект указа «Аб занясенні на Рэспубліканскую дошку гонару пераможцаў спаборніцтва 2007 года».

Міністр эканомікі Мікалай Зайчанка, які агучыў вынікі рэспубліканскага спаборніцтва за мінулы год, адзначыў, што асноўныя рытары ацэнкі працы кандыдатаў — выкананне імі асноўных мэтавых паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця. Да таго ж прадпрыемствы-кандыдаты не павінны выкарыстоўваць на працягу года меры дзяржаўнай падтрымкі.

Акрамя таго, сярод абавязковых умоў для арганізацый, якія прэтэндавалі на высокую ацэнку і дзейнасці, былі захаванне працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, ахова працы і тэхнічнай бяспекі, у тым ліку адсутнасць нашчасных выпадкаў на вытворчасці. Кандыдаты, паведаміў міністр, ва ўсіх намінацыйных выпадках былі аб'яўлены ўстаноўлена асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця, у тым лі-

ку і па сельскай гаспадарцы. У праекце дакумента прадстаўлены пераможцы ў 11 намінацый, запойнена 38 месцаў з 39. Як патлумачыў Мікалай Зайчанка, вакантным засталася месца, якое меркавалася ададаць аднаму з раёнаў Віцебскай вобласці. Аднак кандыдатура раёна была адклікана аблыканкамам, павінны ад Камітэта дзяржаўнага кантролю паступілі заўвагі, што тычыліся прэтэндэнта; у прыватнасці, кантралёры выявілі прыпыкі па аб'ёмах вытворчасці малака ў некалькіх гаспадарках раёна. Мінэканоміі прапанавала запойніць гэту намінацыю іншым прэтэндэнтам, які набраў большую колькасць балаў.

Згодна з праектам указа, на Рэспубліканскую дошку гонару прапанавана занесці сярод раёнаў — Смаграўскі (першае месца) і Горацкі (другое), а сярод гарадоў і раёнаў у гарадах — Гродна (першае месца), Віцебск (другое).

Ігар ШЧУЧЭНКА.

## У БЮДЖЭТНІКАЎ НОВАЯ ТАРЫФНАЯ СТАЎКА. І КАЭФІЦЬЕНТЫ

Тарыфная стаўка першага разраду бюджэтнікаў і работнікаў арганізацый, якія карыстаюцца дзяржаўнымі датацыямі, павялічылася з 70 да 73 тысяч рублёў — такое рашэнне было прынята Саветам Міністраў Беларусі.

Прычым, як паведаміў у гутарцы з карэспандэнтам «Звядзі» начальнік аддзела аплаты працы ў бюджэтных сферы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Аляксандр Сяроў, адначасова ўводзіцца новыя карэкцыйныя каэфіцыенты па 1–27 разрадах. У прыватнасці, для першага разраду такі каэфіцыент складзе 2,26, тады як для 27-га разраду — 0,978. Падобная мера, заўважыў Аляксандр Сяроў, скіравана на тое, каб забяспечыць больш раўнамернае павелічэнне заробкаў і падтрымаць нізкааплатныя катэгорыі работнікаў бюджэтных сферы. Дарэчы, падкрэсліў Аляксандр Сяроў, новае «бюджэтная» тарыфная стаўка першага разраду ўводзіцца з 1 красавіка. Пры гэтым памер базавай велічыні застаецца без змянення.

## УДАСКАНАЛЬВАОЦА ПРАВЫ

Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі распрацоўвае вадзіцельскае пасведчэнне новага ўзору.

Пра гэта паведаміў журналістам намеснік кіраўніка МУС Віктар Філістоўн. Паводле яго слоў, правы новага ўзору будуць «на ўсе 100 працэнтаў адпавядаць міжнародным стандартам». У прыватнасці, яны будуць мець дадатковыя ступені абароны ад падраб. Апроч таго, у новых дакументах плануецца ў дадатак да існуючых цяпер катэгорыяў «А», «В», «С», «D», «E» ўвесці «падкатэгорыі» — «А1», «В1», «С1», «D1», «E1», якія размяжуюць, напрыклад, кіроўцаў звычайных легкавых і джыпаў, а таксама вадзіцельў матацыклаў і скутараў. Новыя правы павінны з'явіцца ў 2011 годзе. Адазваваючы на пытанне «Звядзі», Віктар Філістоўн удакладніў, што «прывасовай замены існуючых вадзіцельскіх пасведчэнняў у Беларусі з 2011 года не будзе, новыя дакументы атрымаюць асобы, якія здадуць на правы ўпершыню». А начальнік сталічнай Дзяржаўтінспекцыі Дамітры Карзюк патлумачыў, што ў выдку неабходнасці кожны беларускі аўтамаатар зможа абмяняць старыя правы на новыя. Паводле яго слоў, новае вадзіцельскае пасведчэнне найперш зробіць больш камфортным наша знаходжанне за мяжой. Напрыклад, з новым пасведчэннем беларусы змогуць без праблем браць напракат аўтамабілі. І яшчэ. Як паведаміў Віктар Філістоўн, МУС выступіла з ініцыятывай прыраўняць да матацыклаў кіроўцаў з аб'ёмам рухавіка больш за 50 куб.см. Зразумела, што калі гэты аб'ём будзе, вадзіцелю скутараў дазваляцца здаваць на правы. Ды і кіроўцаў памянёных транспартных сродкаў з аб'ёмам рухавіка менш за 50 куб.см таксама неабходна будзе мець спецыяльнае пасведчэнне — нешта нахвост дакумента, які цяпер выдаюць трактарыстам і вадзіцелю інаш сельскагаспадарчай тэхнікі. Між іншым, Віктар Філістоўн падкрэсліў, што цяпер, напрыклад, у якавосты юнакоў і дзючэнт фактычна няма праблем з атрыманнем пасведчэння на права кіравання матацыклам. Паводле яго слоў, ва ўсіх раёнах пры месцовых аддзелах ДАІ створаны адмысловыя бясплатныя курсы.

## МАМА МЫЛА РАМУ...

Менавіта гэты, здавалася б, звычайны для гаспадыні занятка амаль не скончыўся нашчасцем у гарадскім пасёлку Карма Гомельскай вобласці, дзе на вуліцы Ільшчанка ў адным з дамоў жанчына раптоўна паслізнула з падаконніка і павісла на раме акна на другім паверсе.

Як паведаміў карэспандэнту «Звядзі» прэс-сакратар Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС Руслан Габрыльёў, ад блдзе, што здарылася з маці, па тэлефоне «101» паведаміў яе сын. Літаральна за лічаныя хвіліны да месца здарэння прыбылі выратавальнікі. І сваечасова: 30-гадовае жанчына не расціскала пальцы да апошняга, пакуль пад яе нагамі не апынулася лесвіца, падстаўлена выратавальнікамі.

Ігар ГРЫШЫН.

# ПРЫПЫНАК ДАЎЖЫНЁЙ У ЖЫЦЦЁ

## Памяць аб загінулых у самай буйной аварыі за ўсю гісторыю Беларускай чыгункі дагэтуль не ўшанаваная

30 з лішкам гадоў таму на станцыі Крыжоўка адбылася найбуйнейшая аварыя за ўвесь час існавання Беларускай чыгункі (параўноўваюцца з ёю, паводле слоў Івана ГРЫБАНОВА, галоўнага рэвізора па бяспецы руху мінскага аддзялення чыгункі, можа хіба што трагедыя ў Міханавічах, якая здарылася ў 1968 годзе). Найбуйнейшая і па колькасці ахвяраў, і па нанесеным урон. Пасажырскае цягнік сутыкнуўся з электрычкай, якая ўсё яшчэ стаяла на пероне. Паводле афіцыйных даных, звыш 80 чалавек атрымалі больш ці менш цяжкія цялесныя пашкоджанні, 22 — загінулі. А вось паводле меркаванняў сведкаў, ахвяраў было куды больш: два апошнія вагоны фактычна змяла моцным ударам, а пасажыраў яны змяшчалі даўжэю не некалькі дзесяткаў. Рух цягнікоў быў затрыманы больш чым на 10 гадзін, урон, нанесены Беларускай чыгункі, ацанілі ў 122 850 рублёў — велізарныя па тых часах грошы. Віно таму — надвор'е і... чацвёрта супрацоўнікаў чыгункі: электрамеханік, дарожны майстар, дзяржурна па птувамо пасту і машыніст пасажырскага цягніка (ва ўсіх выпадку гэтых людзей абвінавачвалі паводле рашэння суда). Кожны з іх на сваім участку працы мог паўплываць на ход развіцця падзей, не дапусціць аварыі, аднак... не зрабіў гэтага.

ЛАНЦУГ ВЫПАДКОВАСЦЯЎ? Мы апішам вам ланцужок акалічнасцяў, якія прывялі да трагедыі. Ён адноўлены па матэрыялах крымінальнай справы, што захоўваецца ў архівах Вяроўнага Суда Беларусі і на пачатку падрыхтоўкі публікацыі была накіравана на знішчэнне — так што яшчэ крыху і нават тая інфармацыя канула б у Лету. А вось выпадковасці гэта былі ці «заканмернасці», рашаць вам.

У дзень аварыі — 2 мая 1977 года — сонца прылягло не па-веснавому: сіноптыкі абяцалі ажы 30 градусаў цяпла, і прагнозы іх спраўдзіліся. Вы спытаецеся, якое гэта мае дачыненне да абставінаў аварыі? Самае непасрэднае. Райкі пры такой спякце моцна награваліся, і гэта можа ўплываць на працу аўтаматчнай блакіроўкі, якой абсталяваны і ўчастак «Маладзечна — Мінск» (у тым ліку — пункт прыпынку «Крыжоўка»). Аднак 2 мая на пачатку традыцыйнага электрычнага ланцуга замкнуўся (а значыць, святлафор загарэўся чырвоным) не з-за пра-

больш: два апошнія вагоны фактычна змяла моцным ударам, а пасажыраў яны змяшчалі даўжэю не некалькі дзесяткаў. Рух цягнікоў быў затрыманы больш чым на 10 гадзін, урон, нанесены Беларускай чыгункі, ацанілі ў 122 850 рублёў — велізарныя па тых часах грошы. Віно таму — надвор'е і... чацвёрта супрацоўнікаў чыгункі: электрамеханік, дарожны майстар, дзяржурна па птувамо пасту і машыніст пасажырскага цягніка (ва ўсіх выпадку гэтых людзей абвінавачвалі паводле рашэння суда). Кожны з іх на сваім участку працы мог паўплываць на ход развіцця падзей, не дапусціць аварыі, аднак... не зрабіў гэтага.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Ва ўрадзе Вобласці — па-за намінацыяй

## З

# ПРЫП'ЯНАК ДАЎЖЫНЁЙ У ЖЫЦЦЕ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**  
Напрадзядні геафізічная станцыя Беларускай чыгункі прагназавала, што рэйкі нагрэюцца да 43 градусаў. Тэлеграм быў з такім павадленнем былі папярэджаны ўсе супрацоўнікі службы руху, у тым ліку і дарожны майстар Зянон Петрыч, які ў той дзень дзяржур'ю на перагонне «Беларусь — Крыжоўка» адказаў за бяслеку руху пры выкананні рамонтных работ. Аднак, як потым было адзначана ў судовым прыговары, «дарожны майстар Петрыч належных мераў па забеспячэнні спраўнасці ізаляючага стыку ля перадаваходнага святлафара № 7702 не прыняў».

Наступным у ланцугу падзей сталі дзеянні (ці бяздзейненне?) дзяржур'ю па пудавому пасту «Крыжоўка» Алены Бруіло. Адразу ж пасля змыкання рээк на пудых з'явіўся сігнал на пудыце-таблі ў дзяржур'ю — загаразілі дзве лампачкі ўчастку набліжэння цягніку. Паколькі ў той час цягнікі да станцыі не пад'язджалі, вынік быў адзін — аўтаблакіроўка дала збой. Дзяржур'я абавязана была паведаміць пра гэта дыспетчару Маладзечанскага накірунку, аднак яна гэтага не зрабіла. Аднак, што зрабіла Алена Бруіло, — запрасіла электрамеханіка Мікалая Кухарава. Той папрасіў выклікаць рамонтны ізацтыку працаўніку службы пуды. Каля трох гадзін на месца прыбыў Зянон Петрыч разам з брыгадзірам пуды Шаховічам, кіраваў працай Петрыч — рамонтнікі спільналі нажоўку на пуды рэйкі.

На сваім участку працы электрамеханік Мікалай Кухараў мог і абавязаны быў паступіць па інструкцыі, аднак тады рух цягнікоў зстрымліваўся б. На чыгунцы гэта сур'ёзная прыватнасць, за такое маглі забавіць прамыяльшчы. Каб пазбегнуць гэтага, Мікалай Кухараў насуперак інструкцыям яшчэ да прыезду майстроў урэгуляваў працу святлафара № 7702 уручную — пераварочваў рэле так, каб запальваўся дазваляльны зялёны агонь, тым самым імгненна спраўнаўцаў гэтай сігналнай кропкі...

Забаронены спосабам чыгуначнікі прапусцілі 12 саставаў (у тым ліку і электрычку № 548 Алях-

новічы — Мінск), а значыць, пасажыцкі цягнік Гродна — Орша, які і сёння па ліку! Менавіта на ім, які сказаў на ўпрыгаворы, «Кухараў забыў паставіць рэле ў нармальнае становішча», — каб гарэў чырвоны — і цягнік накіраваўся на ўчастак, які, на бяду, ўсё яшчэ быў заняты электрычкай...

Электрычка не магла адправіцца, таму што не значыліся дзверы ў вагонах (як гэта звычайна бывае пры напільве людзей — спякота, гараджане выехалі на летнікі, а цяпер спяшаліся дадому). У 17.14 ў электрычку ўрэзаўся цягнік...

Сутыкненні маг не дапусціць і машыніст цягніка Антон Якубоўскі — ахвяра эксперыменту з выдзеленнем саставу «ў адну асобу»: дагэтуль разам з машыністам у кабіне знаходзіўся памочнік, Антону Якубоўскаму пасля новаўвядзення давялося весці цягнік у адзіночку.

У судзе машыніст не адмаўляў, што «бачыў электрычку на сваім пуды з адлегласці каля 300 метраў». Аднак затармазіў ён несвоечасова, і аданіўшы, што сутыкненне непаваротнае, машыніст... уцёк! Пакінуўшы кабіну цеплавоза, Якубоўскі перабег у дызельнае памішканне і захаваў сабе жыццё. Цеплавоз урэзаўся ў электрычку і разам з двума яе апошнімі вагонамі быў фактычна разбіты ўшчэнт. Каб вызваліць пацярпелых з пакарабчаных вагонаў і дастаць тых, каго ўжо непазлы было выратаваць, даявольскі разразаць абшывку аўтаганам. Паводле слоў відэаочыяў, людзі, якія ў момант аварыі апынуліся непадальку — звычайныя пасажыры — гераічна дапамагалі пацярпелым...

Адразу ж заняліся і высвятленнем прычынаў катастрофы. **Мікалай Апанасевіч у 1977 годзе быў галоўным інжынерам Маладзечанскай дыстанцыі сігналазцыі і сувязі Мінскага аддзялення чыгункі.**

— Я прыбыў на месца аварыі гадзіны праз чатыры пасля таго, як усё здарылася, — успамінае Мікалай Іванавіч. — Даехаў да станцыі «Беларусь», а адтуль — пешшу, перагоніж з чыгункі. Крушэнне было жудаснае, дзве вагоны электрычкі — ледзь не гармошакі, цеплавоз пе-

ракуліўся і ляжаў на баку...

Разам з акалічэннямі высветліліся і вынаваты. Пры вызначэнні меры пакарання суд улічваў «цяжар на наступствы, ступень віны кожнага, становачы характарыстыкі, а таксама малады ўзрост і цяжарнасць падсудзімай Бруіло». З чатырох абвінавачваных він сваю на судзе прызнаў толькі Кухараў. Паводле прыговора суду, акрамя грашовага спагнання на карысць Мінскага аддзялення чыгункі, Кухарава «каля 12 гадоў у калоніі агупнянага рэжыму, Петрыча — 10, Якубоўскага — сем, Бруіло — чатыры гады ў калоніі-пасяленні. Аднак абвінавачванае паддалі пад амністыю і тэрміны іх пакарання былі істотна скарачаныя...



## Тыя, каго абвінавацілі

Наўрад ці можна сказаць адназначна, для каго гэта аварыя стала большым душэўным грузам — для пацярпелых ці для тых, каго ў трагедыі абвінавацілі. Як складалася жыццё тых, хто тады памыліся?

Зянона Петрыча ўжо няма, ён памёр праз 17 гадоў пасля аварыі. Пра тое, якім быў яго лёс, расказвае дачка — Галіна Львова:

— Бацьку пасадзілі, калі яму было 54 гады, аднак калі нам дазволілі спатканне, я убачыла ўжо глыбокага турме, ён правёў паўтара года ў турме, столькі ж — на пасяленні, і тое дзаклуччы амністыі. З заключэння вырнуўся хворым, аднак яшчэ некаторы час працаваў на чыгунцы — спачатку дарожным майстрам, а потым ужо больш у бу-

даўніцтве. У 60 гадоў выйшаў на пенсію, пастаняна хварэў, сэрца ў яго слабое было, таму і памёр.

Сама Галіна Зянонаўна таксама працуе на чыгунцы, на наступны дзень пасля той жудаснай аварыі яна была на пасту дзяржур'ю на станцыі ў Ратамцы, сёння Галіна абвінавачваных він сваю на судзе прызнаў толькі Кухараў. Паводле прыговора суду, акрамя грашовага спагнання на карысць Мінскага аддзялення чыгункі, Кухарава «каля 12 гадоў у калоніі агупнянага рэжыму, Петрыча — 10, Якубоўскага — сем, Бруіло — чатыры гады ў калоніі-пасяленні. Аднак абвінавачванае паддалі пад амністыю і тэрміны іх пакарання былі істотна скарачаныя...

— На судзе было невыносна цяжка, сваёкі пацярпелых і загінулых чыгункі... У іх вачах мой бацька і іншыя абвінавачаныя былі забойцамі. Ніхто ж не хацеў... Да той абырай бацька прапрацаваў на новых месцах толькі шэсць месяцаў — яго перавялі з Баранавіцкага аддзялення як найлепшага майстра.

Ён не ведаў, што рабіў электрамеханік Кухараў, да таго ж, на яго былі прадоўжаны месцы была не аўтаматычная, а паўаўтаматычная блакіроўка. Я лічу, што большая віна — на тых, хто эксперыментаваў з выдзеленнем саставу ў адну асобу, быў бы Антона Якубоўскага памочнік, можа, той бы звярнуў увагу і затармазіць удалося б раней. Памятаю, у яго ў самага быў у Крыжоўцы летнік, можа, пакуль ехаў, заглядаўся ды і не заўважыў... Пасля аварыі праводзілася растлумачальная праца з супрацоўнікамі чыгункі, а саставы адразу перавялі на выдзеленне ў дзве асобы...

**Вываты пакарання, аднак наша задача сёння не ў тым, каб асуджаць іх і аналізаваць, ці дастатковым было пакаран-**

**не. Наша задача — прыцягнуць увагу да таго факта, што пры наяўнасці такой колькасці ахвяраў усё яшчэ няма ніякага мерапрыемства знаку ў памяць аб іх і ў гонар тых, хто самааддана дапамагаў пацярпелым. Тады, больш чым трыццаць гадоў таму, інфармацыя пра жудасную аварыю замоўчалася, які ўжо тут памяты знак. Цяпер, калі пра тую аварыю можа гаварыць адкрыта, варта завесці размову і пра ўшанаванне памяці яе ахвяраў, прысьпеў час. Лепш паставіць гэты помнік цяпер, праз трыццаць гадоў пасля здарэння, чым не зрабіць гэтага ніколі...**



## Адна з нямногіх выжыўшых

За трыццаць гадоў шмат вядзі спылю, змяніліся прывітчыні і адрасы удзельнікаў тых падзей, каго-ці з тых, хто ацалеў тады, жыццё забрала пасля... Аднак нам удалося адшукаць людзей, якіх ці іншых звязаных з трагедыяй. **Пацярпелы Клаўдзія БАРМІНА** — з тых людзей, пра каго кажуць «нараджаўся ў кашулі». 59-гадовае жанчына ехаўла ў самым канцы хваставага вагона электрычкі № 548 — менавіта па ім прыійшоўся скарухальны ўдар у час сутыкнення з цягніком. Тым не менш, жанчына — адна з нямногіх выжыўшых у тым ацаленым вагоне і адзіная, хто атрымаў «лёгкай» траўмы: сатрасенне мозга, удары і рваныя раны, пры

гэтым ніводнага пералому. Многія пасажыры апошніх вагонаў тады памерлі на месцы, астатнія — у большыя ад атрыманых пры аварыі траўмаў, за выключэннем некаторых «шчасліўчыкаў» — народжаных «у кашулі», якія працягвалі жыць пасля жывілай аварыі...

Клаўдзія Барміна нядаўна перанесла аперацыю пасля пералому шыі сцягна, і была негатовая да гутаркі з намі. Па ўпамінах маці сёе-тое расказаў нам сын Клаўдзія Фёдаравіч:

— Мама сядзела ў самым канцы вагона, калі адбылося сутыкненне, жудасным ударам яе неяк вынесла ў сярэдзін вагона, яна казала, што чула галасы тых, хто распылюваў вагон, каб дастаць людзей — жыўчы ці мёртвых. Маці ўгадвала адчуванні, што нешта моцна шчынула на грудзі — як высветлілася, яе прышчупіла лаўкай. Як у яе не аказалася ніводнага пералому, невядома — гэта нейкі чуд! Тады, у маі 1977-га, ёй сапраўды пашанцавала...

Верым, што і з церапашнімі цяжкасімай Клаўдзія Фёдаравіча спрашчыма, мы жадаем яе здароўя на доўгія гады! Хоць пагугарыць з намі яна і не змагла, аднак праз сына папрасіла перадаць свой голас «за» ўстаноўку помніка. Натуральна, што людзі, звязаныя з аварыяй, дамагаюцца ўстаноўкі памятнага знака на месцы трагедыі — за выключэннем тых, чыё гора робіць іх далёкімі нават ад гэтага... Сваёкі загінуты і сёння не могуць быць слэз гаварыць пра тых падзеі: іх лёсы назаўсёды адначыны пячаткай напатакушай ісгоры, для іх тая аварыя стала асабістай трагедыяй.

**Няўжо не варта, каб памяталі не толькі адначыны за аварыю і яе ахвяры, але і ўсе мы, беларусы, каб не паўтараць памылкаў, не быць абвінавачанымі... Ці справядліва, што многія з сучаснікаў не тое, што не маюць уяўлення пра гэту трагедыю, нават не чулі пра яе? Ці нармальна, што сотні пасажыраў электрычак, якія спыняюцца на станцыі «Крыжоўка», нават не здагадваюцца, што мноства людзей аднойчы гэтагасма ехаўлі ў электрычцы, пакуль тая не спынілася... назаўсёды?**

**Ала МАЧАЛАВА.**

## Абмежаванні на абарачэнне акцый ААТ у Беларусі будучы адменены

У Беларусі будучы паступова адменены абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, адначынне якіх да гэтага часу было забаронена. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 красавіка выдаў адпаведны дэкрэт № 7, якім унёс змяненні і дапаўненні ў дэкрэт ад 20 сакавіка 1998 года № 3 «Аб раздзяржаўленні і прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь».

Адмена абмежаванняў на абарачэнне такіх акцый будзе ажыццяўляцца ў тры этапы ў залежнасці ад памеру долі дзяржавы ў статутных фондах акцыянерных таварыстваў. На першым этапе (з 1 чэрвеня 2008 года) адміністрацыя абмежаванне на адначынне акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы або адсутнічае наогул, або складае 75 працэнтаў і больш. Таксама поўнаасця адміністрацыя забарона на адначынне акцый акцыянерных таварыстваў, якія ажыццяўляюць перапрацоўку сельскагаспадарчай прадукцыі, перададзеных сельгасвытворцам, і прадпрыемстваў хлебапрадуктаў. На другім этапе (з 1 студзеня 2009 года) будучы адменены абмежаванні на адначынне акцый акцыянерных таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50 працэнтаў. Пры гэтым на першым і другім этапе адмена абмежаванняў не распаўсюджваецца на акцыі акцыянерных таварыстваў, якія забяспечваюць функцыянаванне стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе (з 1 студзеня 2011 года) усе абмежаванні будучы поўнаасця адменены. Продаж акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе ажыццяўляцца на конкурс і аўкцыёнах. Акрамя таго, дзяржава адмаўляецца ад пераважнага права на набывццё долей (акцый) у статутных фондах камерцыйных арганізацый, створаных у працэсе прыватызацыі. У адпаведнасці з дакументам, прыватызацыя аб'ектаў, што знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, будзе праходзіць на падставе трохдоваых планаў, якія зацвярджаюцца ўрадам і мясцовымі Саветамі дэпутатаў. Дэкрэт у цэлым павінен садзейнічаць прыцягненню ў эканоміку краіны інвестыцый, у тым ліку замежных, і далейшаму развіццю рынку каштоўных папер.

Дэкрэт уступае ў сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем некаторых пунктаў, з'яўляюцца часовым і прадастаўляецца на разгляд Нацыянальнага сходу Беларусі.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

## Хроніка апошніх падзей

### БЕРЛУСКОНІ ВЯРТАЕЦЦА

Правацэнтрысцкі блок Сільвія Берлусконі афіцыйна прызнаны пераможцам парламентарных выбараў у Італіі. У верхняй палатэ парламента — Сенате — кааліцыя Берлусконі атрымала 168 месцаў, прытым што для прыняцця рашэнняў неабходныя галасы 158 сенатараў. Усяго за блок Берлусконі на выбарах у Сенат прагаласавалі 15,5 мільёна чалавек, або 47,3 працэнта выбаршчыкаў. Левацэнтрысцкая кааліцыя атрымала 38 працэнтаў галасоў, цэнтрысты сабралі 5,7 працэнта, што дазволіла ім сфарміраваць невялікую фракцыю. Яшчэ каля 20 палітычных аб'яднанняў не патрапілі ў парламент. Цяпер правацэнтрысты змогуць сфарміраваць уласны ўрад, а Берлусконі — зноў заняць пост прэм'ера.

### ВЫЗНАЧАНА ЗАРПЛАТА НЕАБРАНАГА ПРЭЗІДЭНТА ЕС

Зарплата першага прэзідэнта Еўрасаюза можа склацца 270 тысяч еўра, яму належыць басплатна рэзідэнцыя для пражывання, а абслуговы персанал складае каля 20 чалавек, паведамляюць тэмтэйшыя СМІ. Паводле іх інфармацыі, паслы краіны — членаў ЕС у Бруселі ўжо прыступілі да абмеркавання будучы функцыянальных абавязкаў вышэйшай службовай асобы гэтай рэгіянальнай арганізацыі.

У ліку прэзідэнтаў на пост першага прэзідэнта ЕС СМІ называюць

былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Тоні Блэра, цяперашняга дацкага прэм'ера Андрэаса Фог Расмусэна, а таксама прэм'ер-міністра Люксембурга і Ірландыі Жана-Клода Юнкеры і Берці Ахерна, былога прэзідэнта Польшчы Аляксандра Квасьнеўскага, былога канцлера Аўстрыі Вольфганга Шўстля і былога прэм'ер-міністра Бельгіі П Верхофстада. Акрамя таго, у гэтым неафіцыйным спісе нядаўна апынуўся былы прэм'ер-міністр Балгарыі Сімяон Сакс-Кобур-Гоці.

### КАЛІФОРНІЯ БУДЗЕ РАЗБУРАНА ДА 2037 ГОДА?

Каліфорнія з вялікай верагоднасцю будзе разбураная ў выніку моцнага землетрусу, які адбудзецца яшчэ да 2037 года, лічыць вучоныя.

Паводле разлікаў, на працягу бліжэйшых 30 гадоў існуе верагоднасць на 99,7 працэнта, што землетрус магнітудай ў 6,7 бала рэзка рызыкуць заходняе ўзбярэжжа ЗША. Апошні раз штурхці такой сілы скарыналі Каліфорнію ў 1994 годзе. Тады адбылася так званая Норт-рыджская катастрофа, у выніку якой загінулі 72 чалавекі, і было паранена больш за 9 тысяч. Эканоміцы быў нанесены ўрон у 25 млрд долараў. Увогуле Каліфорнія з'яўляецца адным з найбольш сейсмічна актыўных раёнаў на планеце.

### РАЗБІЎСЯ САМАЛЁТ У КОНГА

Не менш за 10 чалавек удалося выратаваць у аўтограк з месца катастрофы самалёта прыватнай кампаніі ў Конга, на борце якога маглі знаходзіцца больш за 80 чалавек. Самалёт разбіўся падчас узлёту і, па першапачатковым звестках, упаў у раёне аднаго з буйных прадмесцяў горада. За апошні год гэта восьмы выпадак падзення самалёта ў Конга.

### ШУМЕЦЬ МАЛАДЫМ ЛЯСАМ

Актыўна і з вялікай карысцю праійшоў «Тыдзень лесу-2008» у Васілевіцкім лягасце, што ў Рэчыцкім раёне. Як расказаў нам яго дырэктар Сяргей Шаўгена, на новых плошчах засаджана хвойнімі пародамі і бярозай 32 гектары, а гэта звыш дзюся тысяч дрэў. Акрамя таго, папаўненне атрымалі плошчы ў 9 гектараў, дзе дрэвы былі пасаджаныя ў мінулыя гады. Многае было зроблена па добраўпарадкаванні. Ад захламлэнасці і бытавога смецця ачышчаны прыдарожныя лясныя палосы, пабудаваны чатыры новыя месцы адпачынку каля вадаёмаў з альтанкамі. Апошнія абноўлены на магістральных аўтадарогах. Каля адміністрацыйнага будынка лягаса пасаджаны сад са 180 плодовых дрэўцаў, ва ўсіх лясыцтвах на клумбах высаджаны кветкі.

У акцыі «Тыдзень лесу-2008» прынялі ўдзел звыш ста чалавек з розных арганізацый горада: работнікі гарвыканкома, адкрытага акцыянернага таварыства «Элітпаркэт», дзіцячага сада, школьнікі і г.д.

**Уладзімір ПЕРНІКАЎ.**

**Сёння**

**Месяц**  
Перша квадрант  
Месяц у сузор'і Дзевы.

**Сонца**

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 6.06	20.14	14.08
Віцебск — 5.53	20.06	14.13
Магілёў — 5.56	20.04	14.08
Гомель — 5.56	19.57	14.01
Гродна — 6.21	20.28	14.07
Брэст — 6.25	20.25	14.00

**Імяніны**  
Пр. Фядосі, Мікіты, К. Ксені, Марыі, Юліі, Бенядыкта.

**Надвор'е на заўтра**

**Геамагнітныя ўзрушэнні**

23	02
20	05
17	08
14	11

**Абазначэнні:**  
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў  
— невялікія геамагнітныя узрушэнні  
— слабая геамагнітная бура

ВІЦЕБСК	737мм	10.5°C
+3...+5°C		+2...+4°C
ГРОДНА	730мм	10.5°C
+5...+7°C		+7...+9°C
МІНСК	730мм	10.5°C
+5...+7°C		+5...+7°C
МАГІЛЁЎ	734мм	10.5°C
+5...+7°C		+3...+5°C
БРЭСТ	739мм	10.5°C
+4...+6°C		+6...+8°C
ГОМЕЛЬ	739мм	10.5°C
+7...+9°C		+8...+10°C

**...у суседзях!**

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+4...+6°C	+9...+11°C	+5...+7°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.ПЕЦЯРБУРГ
+7...+9°C	+6...+8°C	+8...+10°C

**Дзве даты**

**16 красавіка**

1580 год — выдана бела-рускамоўнае «Евангелле» — яго пераклад на старабеларускую мову, напісаны падруком і выдаў у друкарні, заснаванай у сваім радзінным маінтку Цяпін, Васіль Цяпінскі.

1934 год — пастанова ЦК ССРСР было ўстаноўлена званне Героя Савецкага Саюза — найвышэйшая ў краіне ступень адзнакі. Герою Савецкага Саюза ўрачліна: ордэн Леніна — найвышэйшая ўзнагарода ССРСР, медаль «Залатая зорка» — знак асаблівай адзнакі, і грамата Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССРСР.

**«У Боса няма рэлігіі. Рэлісія бывае толькі ў людзях».**

**Рыгор Ландау (1877—1941), рускі філосаф і публіцыст.**

**Дзяміян**

**16 красавіка**

**Святлана ЯСКЕВІЧ.**

## Акцыя «Звядзды»: Рыштванні Бацькаўшчыны

Што пераўтварае безаблічнае і сумнаватае паніцце «геаграфічная тэрыторыя» ў пазнавальны, адметны край, краіну, якую мы называем сваёй Бацькаўшчынай і якую з цёпльнай згадваем, асабліва ад'ехаўшы за яе межы? Відаць, у кожнага будзе свой адказ на гэтае пытанне. Але наўрад ці абмінем мы тое, што пакідалі нам у спадчыну многія (і вельмі розныя!) пакаленні беларусаў. Адны з іх будавалі храмы і прыгожыя палацы, другія — разбуралі, каб увекавечыць іншыя часы і іншыя ідэалы. Дзеці і ўнукі тых, хто цягаў цагляныя і парушаныя царквы на будаўніцтва ўракаса скалепа, сёння зачаравана зміраюць перад імклівымі зводамі старадаўняга касцёла ці ўтульнай прадуманасцю і трываласцю сядзібы знакамітага роду. Гэта ўсё — і набыткі, і разбурэнні, у тым ліку і звадомасці, — наша спадчына, наша самасцвярджанне як нацыі. Рыштванні над рэшткамі, часам над руінамі калісці вайнічных пабудов — ці не самы лепшы сімвал вяртання да той краіны, якую доўга і цяжка будавалі нашы вельмі розныя продкі з адноў мэтай — пакінуць яе нам, сваім наступнікам, не распыліцца ў гісторыі, не застацца безазноўнымі. Будзем Беларусі, Бацькаўшчыны, памятаючы ўсіх, хто склаўся ў гонар, хто хацеў быць лепшай у свеце. «Звядзды» бярэ пад сваю ўвагу ўсё, што робіцца па ўзнаўленні нашай спадчыны. Сёння — першы матэрыял пад рубрыкай «Рыштванні Бацькаўшчыны».

*Дзіва, але нават цяпер, калі ад былога палацава-паркавага ансамбля засталіся адны руіны, ён усё роўна ўражае веліччу і магутнасцю. Можна ад таго, што векавыя мury стаяць на пагорку, і з вышыні нібы падпарадкавацца. «І цяпер яны могуць воеваць так уздыжнінаць», — кажа старшыня Ружанскага пасляковага Савета Леанід Маскалевіч. — А ўявіць сабе колькі стагоддзяў таму, калі на сапраўднае веліччю раскошу глядзеў бедны селянін! Яна не магла не выклікаць трыванне». Ніхто ў Ружане апошнім часам і не верыў, што былая рэзідэнцыя Сапегай можа быць ак-небудзь адноўлена. Найумоўнымі былі да яе людзі і час. Засталіся некалькі сцен ды руіны. У сярэдзіне былога палацава-паркавага ансамбля летам звычайна пасуцца козы. Часам пад'язджаюць, спыняюцца турыстыкі аўтобусы. А то і проста залятаюць праз галоўную ўвазную браму іншамаркі. Маладзёж, здараецца, ладыць пікнікі. Далёка не заўсёды аматары адпачыць у гістарычнай мясціне прыбіраюць за сабой.*

**ГІСТОРЫЯ, ЛЕГЕНДЫ, ПАДАННІ**  
З асобай канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі нягледзячы на яго пераклад на старабеларускую мову, напісаны падруком і выдаў у друкарні, заснаванай у сваім радзінным маінтку Цяпін, Васіль Цяпінскі.

1934 год — пастанова ЦК ССРСР было ўстаноўлена званне Героя Савецкага Саюза — найвышэйшая ў краіне ступень адзнакі. Герою Савецкага Саюза ўрачліна: ордэн Леніна — найвышэйшая ўзнагарода ССРСР, медаль «Залатая зорка» — знак асаблівай адзнакі, і грамата Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССРСР.

**«У Боса няма рэлігіі. Рэлісія бывае толькі ў людзях».**

**Рыгор Ландау (1877—1941), рускі філосаф і публіцыст.**

**Дзяміян**

**16 красавіка**

**Святлана ЯСКЕВІЧ.**

НА СВАЕ ВОЧЫ

## РЭЗЕРВЫ ПАПАЎНЕННЯ «КАШАЛЬКА»

**У**весь мінулы год Саветы дэпутатаў усіх узроўняў асвойвалі на практыцы палажэнні Указа Прэзідэнта № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва».

2008 год вызначаны 14 крыніц папаўнення бюджэту сельвыканкамаў (падаходны падатак, падатак на нерухомасць, падатак з продажу, збор за ўтрыманне сабакак, збор з нарыхтоўшчыкаў сельскагаспадарчай прадукцыі, лекавых траў, грыбоў і ягад, адміністрацыйныя штрафы і г.д.) Цікава, што сёлета даходная частка бюджэту пярвічнага ўзроўню аказалася на 15,3 працэнта большай за мінулагоднюю лічбу. Гэта значыць, што вопыт работы па ўказу дазваляе знаходзіць новыя рэзервы папаўнення «кашалька» сельскіх выканкамаў.

### Асабістая зацікаўленасць

— У старшыню Саветаў змяніліся падыходы да сваіх абавязкаў, змяніўся менталітэт, — працягвае Людміла Лемешава. — Напрыклад, адна з крыніц паўнення грошай у бюджэт — падаходны падатак. Значыць, старшыня выканкама зацікаўлены ў тым, каб на мясцовых прадпрыемствах своечасова выплачвалася заробак. А для гэтага павінна бесперабойна працаваць вытворчасць і рынкі збыту. І старшыня ў межах сваіх магчымасцяў спрыяе гэтаму. Яму выгадна рэалізацыя Дэяржайнай праграмы развіцця малых і сярэдніх гарадоў і пасёлкаў, адкрыццё новых прадпрыемстваў, стварэнне дадатковых працоўных месцаў. Ён ведае, што сядзячы склаўшы рукі бюджэт не напоўніць. Мы неаднаразова папярэджвалі старшыню Саветаў: тое, што ў вас прапісаны 14 даходных крыніц, яшчэ не азначае, што нехта прынясе грошы на талерацы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



## Хто ў Галубічах Галоўны?

Адзін са старэйшынаў вёскі Галубічы Глыбоцкага раёна, ляснічы Галубіцкага лясніцтва Міхаіл ПЯТКЕВІЧ.

### ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

## СТРАСЦІ ВАКОЛ БУДОЎЛІ

### Хто за і хто супраць хімзавода?

**Г**эта даволі гучная гісторыя пачалася некалькі гадоў таму, калі на ўзроўні ўрада было прынята рашэнне аб будаўніцтве ў Беларусі завода па вытворчасці сродкаў аховы раслін. Па розных ацэнках, штогод у нашай краіне выдаткоўваецца больш чым 100 мільёнаў долараў на закупку сродкаў аховы раслін, з якіх толькі 18 млн прыпадае на прадукцыю айчынай вытворчасці. Зразумела, імпартаўныя прэпараты больш важкія на кошы, аднак без такіх закупаў аграпрамыслову комплексу (як, дарэчы, і індывідуальным спажыўцам) проста не абыйсціся. Таму будаўніцтва такога прадпрыемства на тэрыторыі Беларусі было толькі справай часу. І нарэшце гэтыя

### Варыянт нумар чатыры

Пасля таго, як была дасягнута прыніцоўная дамоўленасць аб разгортванні вытворчасці, пачаўся пошук неабход-

най пляцоўкі для будаўніцтва прамысловага прадпрыемства. Наконт гэтага давалася пачуць самую розную інфармацыю. Кажуць, што ў якасці месцаў для

размяшчэння завода па выпуску сродкаў аховы раслін спачатку называліся нават сталічны мкрараён Шабаны, таксама быццам бы прапанаваліся Старадарожскі і Маладзечанскі раёны. Аднак у рэшце рэшт выбралі менавіта «кропку» на Лукавічыне. Наконт папярэдніх варыянтаў дакладна сцвярджаць не буду, а вось пра месца, да якога цяпер «прыязныя» практычныя работы, усё дакладна вядома.

Як паведаміў начальнік Лукавіцкага раённага інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй ШАХЭМІРАЎ, выбар пляцоўкі для размяшчэння завода

па вытворчасці сродкаў аховы раслін адбываўся сярод чатырох прапаноў. Усе яны адносяцца да прамзонаў ЦЭЦ-5 і распрацоўваюцца ў адпаведнасці з генеральным планам развіцця даволі вялікай па плошчы агламерацыі «Рудзенск-Дружны». Яшчэ за савецкім часам, у пачатку 1980-х, менавіта ў гэтым месцы меркавалася ўзводзіць атамную электрастанцыю. Аднак пасля планы змяніліся і тут лабудавалі іншы аб'ект — цэпальнаэнергетычны. Там, дзе раней была вёска Бор (жыхароў яе адсялілі), цяпер працуе сучаснае прадпрыемства энергетычнай галіны.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТЕМА ДНЯ

## ДОТАЦИИ ХОЗЯИНА НЕ СФОРМИРУЮТ

**Очередная встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Геннадия Новицкого с председателями районных Советов депутатов прошла в рамках работы Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.**

Эта структура была создана год назад, «замкнув» на себя работу Советов депутатов всех уровней. В результате у них появилась возможность обмениваться полезной информацией «снизу доверху», поскольку сама эта информация аккумулируется теперь в Совете по взаимодействию. Главная задача новой структуры — более предметное изучение проблем «глубинки», их анализ, обобщение, выработка общих подходов в решении. В том числе и на уровне органов государственного управления.

— К сожалению, эта ниша раньше не была занята, — заметил Геннадий НОВИЦКИЙ. Сегодня мы пытаемся прийти именно до низового уровня. Все потребности людей, все их запросы должны решаться на местах, чтобы не нужно было по каждому поводу обращаться в вышестоящие инстанции. Глава государства поддержал нашу работу в этом направлении, поручив ее усилить.

Не самые глобальные на первый взгляд вопросы глубинки — касающиеся, например, инвентаризации дорог и систем водоснабжения и передачи их на баланс специализированных организаций — неоднократно обсуждались Советом по взаимодействию на заседаниях и «круглых столах», где присутствовали представители всех уровней власти, от председателя сельского Совета до министра. В результате решение многих проблем сдвинулось с места, работа пошла. Но она требует дальнейшего развития и совершенствования. При этом «центр тяжести», а вместе с тем и ответственность должны перенестись на местные органы власти.

На повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения был направлен и соответствующий Указ № 21 от 12 января прошлого года. Одна из главных целей этого документа — создание условий для самостоятельного развития низового звена. А самостоятельность, как известно, зависит от возможностей финансирования.

— В Указе № 21 определены доходные источники и расходные полномочия бюджетов первичного уровня. Но что касается структуры доходов, то сегодня она вызывает озабоченность, — заявил в ходе встречи начальник управления бюджетной политики Министер-

ства финансов Республики Беларусь Максим ЕРМОЛОВИЧ. — По-прежнему высоким — 60 процентов и более — остается уровень дотационности первичных бюджетов. Что ж касается Гомельской и Минской областей, то там дотационность бюджетов первичного звена и вовсе составляет 70—85 процентов. А ведь Указ № 21 поставил четкую задачу — снизить дотационность и нарастить собственные источники доходов.

По мнению Максима Ермоловича, укрепить ресурсную базу первичного уровня можно силами самой исполнительной власти на местах. Уже сегодня во многих сельсоветах сдаются в аренду пустующие площади, привлекаются свободные ресурсы населения, создаются внебюджетные фонды... Ресурсная база будет укрепляться также благодаря работе по упорядочению и вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков, зданий и сооружений (в том числе и через аукционы).

Чтобы снизить дотационность бюджетов первичного уровня, Минфин рассматривает вопрос о зачислении в эти бюджеты части доходов, полученных от вновь созданных на территории сельсоветов производств. А также введение подоходного налога с физических лиц. — Думаю, в скором времени мы внесем изменения в Указ № 21, разработаем проект соответствующего документа, — сообщил Максим Ермолович. — Подоходный налог может дать еще до 20 процентов увеличения собственной налоговой базы и, соответственно, снижения дотационности бюджетов первичного уровня.

В низовые бюджеты, кстати, сегодня направляются и налог с продаж. Вообще же перераспределение местных налогов и сборов может принести, по подсчетам Минфина, еще 16 процентов «прибыли» к бюджетам первичного звена. — Но, например, в Минской и Гомельской областях местные налоги и сборы в первичные бюджеты вообще не перераспределяются, — заметил Максим Ермолович. — Чрезмерная централизация финансов в этих областях привела к тому, что ресурсная база первичных бюджетов состоит практически из дотаций. Я понимаю, что в Гомельской области собственная ресурсная база и не может быть большой в силу известных причин. Но мне непонятно, почему в Минской области местные налоги и сборы не перераспределяются в пользу бюджетов первичного уровня? Здесь есть огромное поле для работы — так как можно было бы снизить дотационность до минимума.

— Если мы хотим поднять роль Советов первичного уровня и сделать их действительно

хозяйевами на своих территориях, областям необходимо находить внутренние компромиссы, — подчеркнул председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Анатолий МАЛОФЕЕВ. — Как, например, это сделали в Витебске. Там сельсовет уже оставляют часть налога с физических лиц. В результате собственная налоговая база первичного звена составила сегодня 68 процентов, кое-где и выше. А дотации хозяина не формируются.

Но решения о той или иной степени централизации финансовых ресурсов руководители областей принимали не просто так, а исходя из каких-то соображений, заметил Геннадий Новицкий. Поэтому здесь надо не «шашками махать», а поступательно работать с областями, переубеждать их.

— Если на низовом уровне не будет заинтересованности в своем развитии, а будет только ожидание «манны», которая сверху упадет — никаких результатов мы не получим, — подчеркнул он. Высказанные замечания и предложения вызвали неоднозначную реакцию у председателей районных Советов. Некоторые из них высказали свою точку зрения на проблему формирования первичных бюджетов, а также значение Указа № 21 для повышения роли сельских Советов.

### Виктор ОРЕХОВ, председатель Поставского районного Совета депутатов:

— Есть большие сельсоветы с крепкими предприятиями, где подоходный налог такой, что им хватало бы с излишком. Но мы этот налог, как правило, «подрезаем» и оставляем сельсовету общепринятую «норму». И они в результате живут бедновато. Наверное, нужно разработать такие нормы, чтобы у них оставался больший процент от подоходного налога. Если хорошо работают — пусть хорошо живут. То есть, надо думать, как создать условия стимулирования и заинтересованности при «расщеплении» этого налога.

### Тамара ДРИЛЕНКО, председатель Лозненского районного Совета депутатов:

— Основные источники нашего бюджета на сегодняшний день — это подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость и налог с продаж. Уже посчитано, что на 1 апреля эти источники (т.е. доход без дотации) составили 64 процента бюджетов первичного уровня! Такого у нас еще не было. Если будем работать активно и дальше, то запланированную доходную часть бюджета перевыполним.

### Мария САНДРОЗД, председатель Копыльского районного Совета депутатов:

— Я попыталась теоретически «примерить» витебский вариант к своим сельсоветам. То есть, что произойдет, если мы начнем остав-

лять в сельсоветах подоходный налог. Тогда у нас Бучатинский сельсовет будет иметь самый маленький бюджет — а ведь он самый отдаленный, там есть масса проблем с пустующими домами, старыми деревьями, содержанием дорог. А Тимковичский сельсовет получит самый большой бюджет, хотя там многие проблемы уже решены...

Поэтому, может быть тот вариант формирования бюджета, который существует сегодня в Минской области, все же лучше? Ведь на решение многих вопросов жизнеобеспечения нам выделять целевые деньги. В этом году, например, мы получили 70 млн рублей на ремонт административных зданий сельских Советов, 110 млн рублей — на снос пустующих домов. И результаты работы не заставили себя ждать.

### Михаил КОСЮКОВ, председатель Жлобинского районного Совета депутатов:

— Депутаты районного Совета имеют право своим решением увеличивать в 2 раза налог на землю и на 30 процентов — налог на недвижимость тем предприятиям, которые находятся на территории района. Мы это делаем и практически половину от данного источника по предложению депутатских комиссий отдаем на решение наиболее важных вопросов. Например, выделили 100 млн рублей на очистку колодезь — этим занимается сегодня районный отдел МЧС.

### Евгений ЧЕВАНЬКОВ, председатель Ветковского районного Совета депутатов:

— Прошу не воспринимать районы, пострадавшие от черновильской катастрофы, как иждивенцев, которые только просят. Мы многое делаем для того, чтобы минимизировать последствия аварии, к причинам которой не имеет ни малейшего отношения. Мы не просим носить нас на руках, но определенная помощь от государства быть должна. Назрела необходимость пересмотреть два закона — о защите пострадавшего населения и о статусе территорий. Ведь после того, как недавно упорядочили льготы, из этих законодательных актов выхолостилось практически все. Теперь никто толком не знает, что нам положено, а что не положено, и на какой документ опираться.

Подводя итоги встречи, Геннадий Новицкий отметил, что все затронутые вопросы очень актуальны, а полученная информация будет полезна для всех. Теперь Совету по взаимодействию органов местного самоуправления предстоит выработать общие подходы по решению ряда поднятых проблем и довести их до ведома территорий.

— Но это будут не «указилки», а рекомендации. А принимать их или нет — дело ваше, — подчеркнул Геннадий Новицкий. **Наталья КАРПЕНКО.**

КАМАНДІРОВАКА ПА ПІСЬМУ

## У БАРАЦЬБЕ ЗА СВЯТЛО

Якімі павінны быць суадносіны паміж інтарэсамі асабістымі і грамадскімі?

Наш карэспандэнт па Гродзенскай вобласці стаў чарговым і, мажліва, не апошнім прадстаўніком СМІ, якога паклікала ў дарогу (ёсць такі крылаты журналісцкі выраз) пісьмо Уладзіміра Рыпінскага з хутара Усцізер'е Астравецкага раёна. Дарога няблізкая: з Гродна да райцэнтра прыкладна 250 кіламетраў плюс яшчэ кавалек шляху да гэтага населенага пункта. Аднак сустрэцца з Уладзімірам Рамуальдавічам нам (начальніку аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама Аляксандру Клімчэні, старшын Гервяцкага сельскага Савета Міхаілу Шульгіну і аўтару гэтых радкоў) не ўдалося, паколькі ў той час ён быццам бы працаваў у Мінску.

**З**рэшты, пазіцыя Уладзіміра Рыпінскага неаднаразова выкладзена ў шматлікіх зваротах у дзяржаўныя органы і сродкі масавай інфармацыі, у том ліку ў нашу рэдакцыю. Мы рады з яго пісьма: «Наш хутар да гэтага часу не электрыфікаваны. Жывём пры газавай лямпе, адзенне прасуем прасам на вуглях. Мы не можам карыстацца тэлевізарам, халадзільнікам, ды і ўвогуле ўсім тым, што працуе ад электрычнасці... А пракласці электрычную лінію — патрэбна ўсяго 2 км 500 м. Мае бацькі і суседзі таксама спрабавалі вырашыць гэта пытанне, але безвынікова. Усе казалі ім «крыху пачакайце». Чакалі, але не дакачаліся. У маіх суседзяў сям'я вялікая, 10 чалавек, і ўсе выраслі без электрычнасці. Цяпер я хачу разбурыць гэту бюракратычную сцяну, але пакуль таксама безвынікова... Пры звароце ў райвыканкам нам адказалі, што трэба выскаць шмат лесу і групы, а гэта ніхто не дазволіць... Але на самай справе там расце прыдарожны хмызняк, а не лес...».

А вось пазіцыя органаў выканаўчай улады.

**Анатоль НЯЧАЙ, начальнік аддзела энергетыкі і паліва Гродзенскага аблвыканкама,** наконт электразабеспячэння хутара Усцізер'е паведаміў наступнае:

— Для рэалізацыі дадзенага мерапрыемства неабходна выканаць будаўніцтва паветранай лініі 10 кВ працягам 2,2 км і ўстаноўку трансфарматарнай падстанцыі. Аб'ём грашовых сродкаў — прыкладна 150 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, пэўнай праблемай з'яўляецца тое, што для правядзення будаўнічна-мантажных работ неабходна выканаць высеку прасекі ў лясным масіве, які адносіцца да лясоў першай групы. Сума сродкаў на кампенсацыю страты ляснога фонду перавышае кошт саміх электрамонтажных работ. У сувязі з гэтым лічым эканамічна неэфектыўным будаўніцтва дадзенай лініі і трансфарматарнай падстанцыі.

### Адам КАВАЛЬСЬКА, старшыня Астравецкага райвыканкама:

— Гэта пытанне дэтална вывучана як на раённым і абласным узроўнях з прыцягненнем спецыялістаў РУП «Гроднаэнерга», так і ў Міністэрства энергетыкі. Будаўніцтва лініі электраперадач да хутара, дзе ў двух домаўладаннях пражываюць тры чалавекі, прызначана эканамічна неацэагадным.

Хутаранам былі прапанаваны розныя варыянты адсялення з прапановай жылля ў населеных пунктах Гервяцкага сельскага Савета, а Уладзіміру Рамуальдавічу таксама і працаўладкаванне. Аднак гэтыя прапановы жыхарам хутара прыняты не былі.

Сям'я ветэрана працы Браніслава Паўлавіча Палачанскага, які адпрацаваў больш за 40 гадоў механізатарам у калгасе, за што сродкаў раённага бюджэту была набіта і перададзена ў бязвыплатае карыстанне дызельнага электрастанцыя, што дазволіла вырашыць праблему электразабеспячэння яго домаўладання.

Аднак грамадзянін Рыпінскі працягвае настойваць на тым, каб былі патрачаны сотні мільянаў бюджэтных сродкаў у будаўніцтва лініі электраперадач да яго асабістага домаўладання. Сёння, на жаль, няма магчымасці адцягнуць такія грошы з раённага бюджэту, які і так у значнай ступені перакрыты дызельнага электрастанцыя, што дазволіла вырашыць праблему электразабеспячэння яго домаўладання.

А вось у зваротах Уладзіміра Рыпінскага прысутнічае толькі «Дайце!». Пры гэтым ён безапелячына, нягледзячы на афіцыйнае заключэнне спецыяльнага ўрадовага эксперта і рэспубліканскага ўзроўню, называе лес першай групы, у дадзеным выпадку дзейнага спецыяльнага ўрадовага эксперта, а не спецыяльнага ўрадовага эксперта. Ні журналіст, ні старшыня сельскага Савета дэпутатаў, ні работнік райвыканкама не лічаць магчымым даваць нейкія ацэнкі ў дадзеным выпадку гэтага пытання, якое не ўваходзіць у іх кампетэнцыю. А Уладзіміру Рамуальдавічу — можна. Усё, што заўважыў сам — ісціна, а аргументы іншых — лухта, паколькі яны не згодны са мной.

І апошняе. У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзян» наша рэдакцыя пакідае за сабой права спыняць перапіску па пытаннях, якія ўжо правяраліся. **Барыс ПРАКОПЧЫК,** Астравецкага раён.





ОАО «БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «БНСФ» за 2007 год

АКТИВ	ПАССИВ		
	1	2	
Основные средства	310,9	Источники собственных средств, всего	2098,7
Нематериальные активы	32,8	в том числе:	
Финансовые вложения, всего	20451,3	- уставный фонд	1055,7
в том числе:		- добавочный фонд	152,3
- инвестиции в дочерние общества	-	- фонд потребления	0,1
- инвестиции в другие организации	181,5	- резервный фонд	116,7
- облигации и другие долговые обязательства	20269,8	- фонд накопления	330,2
- прочие финансовые вложения	-	Целевое финансирование	-
		Нераспределенная прибыль прошлых лет	-
Должники, всего	410,5	Нераспределенная прибыль отчетного года	443,7
в том числе:		- дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	41623,9
- дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	-	в том числе:	
- дено премии по рискам, принятым в перестрахование	-	- уставные резервы	41615,7
- дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	410,5	- фонд предпринимательских мероприятий	0,3
Прочие активы, всего в том числе:	22784,9	- гарантийные фонды	7,9
- незавершенное строительство	1545,0	Кредиторы, всего в том числе:	259,8
- материальные ценности и затраты	229,6	- кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования	-
- денежные средства	20686,7	- кредиторская задолженность по операциям перестрахования	-
- собственные акции (доли)	321,7	- дено премии по рискам, переданным в перестрахование	-
- прочие активы	1,9	- кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	197,4
Непокрытые убытки прошлых лет	-	Завязанные средства	62,4
Непокрытые убытки отчетного года	-	Прочие пассивы	8,0
<b>БАЛАНС</b>	<b>43990,4</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>43990,4</b>

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «БНСФ» за 2007 год

Наименование показателя	млн.руб.	
	Код строки	За отчетный период
1	2	3
<b>I. Страхование жизни</b>		
Страховые взносы (премии)	010	10177,0
Страховые выплаты	020	937,2
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	030	-10393,3
Отчисления в гарантийный фонд	040	104,3
Расходы на ведение дела	041	1369,3
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	-2627,1
<b>II. Страхование иное, чем страхование жизни</b>		
Страховые взносы (премии) - нетто перестрахование	064	
Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование (+ или -)	067	
Отчисления в фонд - предпринимательских мероприятий и гарантийные фонды	110	
Расходы на ведение дела перестрахование	120	
Комиссионное вознаграждение и тантэммы по рискам, переданным в перестрахование	121	
Комиссионное вознаграждение и тантэммы по рискам, принятым в перестрахование	122	
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	
<b>III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II</b>		
Операционные доходы	140	3818,4
Операционные расходы	145	39,5
Внеоперационные доходы	150	98,6
Внеоперационные расходы	155	34,4
Использовано прибыли	160	712,3
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (+ или -)	170	443,7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ аудитора индивидуального предпринимателя Ткач Светланы Ивановны по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» за 2007 год

22 февраля 2008 года, г. Минск

Аудируемое лицо: **Открытое акционерное общество «Белорусский народный страховой пенсионный фонд», 2002034, г. Минск, пер. Войсковой, 12, офис 406**

Свидетельство о государственной регистрации от 8 ноября 2001 года №100083544, выданное Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь.

Учетный номер налогоплательщика 100083544.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.

Мы провели аудит в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 ноября 1994 года «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями), республиканскими правилами аудиторской деятельности, утвержденных постановлениями Министерства финансов Республики Беларусь, нормативными и правовыми актами, регулирующими страховую деятельность в Республике Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящей аудиторской заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» достоверна, т.е. подлинно отражает состояние дел, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» на 1 января 2008 года и финансовых результатов деятельности за 2007 год.

Аудитор индивидуальный предприниматель Ткач С.И.



ОАО «БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ:

- ◆ Детское берегающее
- ◆ Детское накопительное
- ◆ Взрослое берегающее
- ◆ Классическое
- ◆ Срочное
- ◆ Кредитное
- ◆ Ритуальное

СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ:

- ◆ Классическое
- ◆ Валютное
- ◆ Валютное-номинарованное

в рублях и валюте

Минск	(+375 17) 283 15 70	Гродно	(+375 152) 72 25 21
Брест	(+375 162) 21 11 02	Могилев	(+375 222) 22 56 09
Витебск	(+375 212) 35 92 91	Солігорск	(+375 174) 22 10 88

www.fond.by e-mail: info@fond.by

Ваше благополучное будущее!

Лицензия №02200/0060628 на право осуществления страховой деятельности выдана 19 декабря 2003 года Министерством финансов Республики Беларусь

Прямая линия

АБАРОНЦА КАСЦЕЙ

КАЛЬЦИЙ-Д3



Фота Алены Васільевы

Якія менавіта прэпараты можна прымаць? Як эфектыўна прафілактыкаваць, дыягнаставаць і лячыць астэапароз? Пошуку адказаў на гэтыя пытанні і была прысвечана «прямая лінія» з удзелам загадчыцы кабінета астэаадэнсітаметрыі Рэспубліканскага цэнтру медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння Наталлі ВАСІЛЬЕВАЙ.

— Алена з Мінска турбуе. Я адчуваю пастаянны боль у спіне. Ці можа гэта быць астэапарозам?

— Хутчэй за ўсё, боль у спіне не звязаны з астэапарозам. Пры гэтым захворванні такі боль з'яўляецца толькі ў запущаных выпадках, калі разбураюцца пазваніцы ці ўзнікаюць іх пераломы. Прычынай болі ў спіне могуць быць многія іншыя фактары. Гэта звычайна звязана з паталогіяй міжпозванковых дыскаў, мышцаў спіны, звязак. Аднак для выключэння астэапарозу трэба прайсці дэнсітаметрыю.

— Звяно з Глыбокага, завуц Мікалай Пятковіч. Чуў, што ў вашым цэнтры ёсць ка-

бінет дэнсітаметрыі, дзе можна правярць шчыльнасць коснай тканкі. Ці магу я прыехаць у Мінск і абследавацца? Ці трэба дадаткова запісацца на прыём?

— Пажадана для праходжання дэнсітаметрыі ў нашым цэнтры мець накіраванне ад участковага ўрача. У гэтым выпадку абследаванне робіцца бясплатна. Калі ж вы хочаце па сваёй ініцыятыве прайсці дэнсітаметрыю, то кошты працэдурі складзе 29 тысяч рублёў. Папярэдне трэба запісацца па тэлефонах у Мінску: 266 27 70, 266 27 71.

— Гомель на провадзе, Марына. У якіх людзей часцей за ўсё з'яўляецца астэапароз?

— Ёсць групы рызыкі людзей, у якіх астэапароз развіваецца ў першую чаргу. Гэта жанчыны пасля 50 гадоў, у якіх наступіла менапаўза. Мужчыны і жанчыны стаўша ўзросту. Могуць быць і маладыя людзі. Напрыклад, субальтэрныя асобы худравяга целаскладу, з вагой менш за 57 кілаграмаў, тыя, хто з дзяцінства не набраў патрэбную косную масу, а

таксама светлавалосыя, з блакітнымі вачамі людзі, у якіх падоўная праблема прадвызначана генетычна. У дзяцей і маладых людзей захворванне часта звязана з другаснымі працэсамі — іншым захворваннем або яг лярваннем.

— З Рэчыцы звоніць Ганна Мікітаўна. Па якіх прыкметах можна распазнаць пачатак захворвання?

— Астэапароз каварны ярыз тым, што першыя сімптомы застаюцца незаўважанымі. Гэта можа быць стомленасць у спіне, непрыемныя адчуванні ў вобласці спіны. Ні аб якіх яркіх клінічных праявах размова ўвогуле не ідзе да таго часу, пакуль у чалавека не ўзнікне пералом. Ярыз гэтая катастрофа і прымушае пацыента звярнуць увагу на абследаванне па лініі астэапарозу. Таму і называецца захворванне маўклівай эпідэміяй. Толькі вельмі запозначаныя праявы яе часцей даюць аб сабе ведаць.

(Працяг будзе.) «Прамую лінію» правялі Святлана БАРЫСЕНКА і Вольга ШАУКО.

«ГАРАЧАЯ ЛІНІЯ» УПРАВЛЕННЯ АХОВЫ ЗДОРОВ'Я МІНАБ'ЛЫКАНКАМА

Тэл. (017) 220 20 25

22 красавіка: 9.00—12.00 — гадоўны спецыяліст упраўлення аховы здароўя па анкалогіі Святлана Мікалаеўна СІРЭНКА. 14.00—17.00 — загадчыца сектара лярванна-прафілактычнай дыягоны і дыягностыцы насельніцтва Вольга Кан-

станцінаўна ЛАЗАРАВА. 29 красавіка: 9.00—12.00 — гадоўны акушэр-гінеколаг упраўлення аховы здароўя Марына Аляксандраўна ШКРОБ. 14.00—17.00 — гадоўны ўрач Мінскай абласной стаматалагічнай поліклінікі Алег Анатольевіч ЖЫВБАЕЎ.

Краіна Здарова

Выпуск № 20 (76)

Пытальнік

Вітаміны — супраць карыесу?

Ці праўда, што ёсць спецыяльныя вітаміны для ўмацавання зубоў? Патлумачце, калі ласка, якія яны дзейнічаюць...

Ірына КАСЕНКА, Мінскі раён. Выпуск такіх вітамінаў наядуна наладзіла ў Беларусі навукова-практычнае закрытае акцыянернае таварыства «Малікут». Вітаміна-мінеральны комплекс «ДэнтаВітус» быў распрацаваны беларускімі навукоўцамі спецыяльна для ўмацавання зубоў і зніжэння рызыкі развіцця карыесу і парадэнтозу. Не сакрэт, што ў ротавай поласці многіх дарослых людзей праблематычна знайсці нават з дзесятак здаровых зубоў. І гэтым ёсць тлумачэнне. Па-першае, у харчаванні беларусаў адчуваецца дэфіцыт асноўных вітамінаў — С, D, I, K, а таксама мікраэлементаў — кальцыю і фтору, у выніку чаго косяц і зубы становяцца слабымі і крохкімі. Да таго ж падрастаючае пакаленне злоўжывае салодкім, чому менавіта ў дзіцячым узросце адбываецца развіццё і фарміраванне зубоў. А пры «сілкаванні» бактэрыі зубнога налёту вугляводамі ў ротавай поласці ўтвараюцца кіслоты, якія растураюць эмаль зубіа і вымываюць з яго кальцый і іншыя мікраэлементаў.

Існуюць два асноўныя спосабы пастануплення мінеральных і арганічных рэчываў у цвёрдыя тканкі зубоў. Першы — гэта транспарціроўка мінеральных кампанентаў праз страўнікава-кішачны тракт, кроў, пульпу, дэнцін і эмаль, і другі — пастанупленне рэчываў у эмаль непасрэдна са спіны. Максімальнае выкарыстанне адразу двух гэтых шляхоў становіцца магчымым пры прымяненні хутка-рстваральнага вітаміна-мінеральнага комплексу «ДэнтаВітус». Макра- і мікраэлементаў, якія знаходзяцца ў шклянцы прымнага на смак напоя ў распушчаным выглядзе, па-першае, непасрэдна ўзаемадзейнічаюць з эмаллю зубоў, а, па-другое,

лепш усмоктаюцца ў страўнікава-кішачны тракт і не раздражняюць слізістую абалонку. Да таго ж пры наяўнасці ў спіне дастатковай колькасці кальцыю і мікраэлементаў апошня ўбудовваюцца ў зубныя тканкі, аднаўляючы яе структуру, такім чынам адбываецца працэс рэмінералізацыі эмалі.

У комплексе «ДэнтаВітус» усё неабходна для ўмацавання зубоў і прафілактыкі перыядонту вітаміны і мінералы ўтрымліваюцца ў спецыяльна падобраных прапарцыях. Так, напрыклад, кальцыю ў эмалі зубоў павінна ўтрымліваецца больш за 30 працэнтаў, а ў дэнціне — звыш 25 працэнтаў. Вось чаму ў комплексе «ДэнтаВітус» ўтрымліваецца «ўдарная» доза кальцыю, прычым выкарыстоўваюцца добра растваральныя ў вадзе, аптымальныя для ўсмоктвання, бядаступнасці і ўтрымання кальцыю солі: кальцыю карбанат сарбітол і кальцыю гліцэрафасфат. Іншыя элементы, якія ўваходзяць у склад тканак зубоў у вялікай колькасці, — гэта фтор і магній. Фтор утрымліваецца пераважна ў тканках зубіа і косных тканках і стабілізуе кальцый у працэсе мінералізацыі (адказвае за шчыльнасць цвёрдых тканак). Крэмній, медзь і марганец удзельнічаюць у фарміраванні валіака калагену, які ўтварае арганічную матрыцу зубіа. Цынк неабходны для фарміравання тканак зубоў. Хром, волава, малібдэн і бор перашкаджаюць дэмінералізацыі зубоў (вымыванне з іх кальцыю). Вітамін D узмацнае усмоктванне кальцыю ў кішчэчнік. Вітаміны С і В, удзельнічаюць у сінтэзе найважнейшага бялку коснай і зубных тканак — калагену. Вітамін К актывіруе сінтэзу бялку, які спрыяе трывалому звязанню кальцыю ў касцях. Вітамін Е валодае праціарысным дзеяннем, якое абумоўлена яго антыаксідантным уласцівасцямі і здольнасцю змяшчаць канцэнтрацыю малочнай кіслаты ў бактэрыяльнай бляшцы.

36,6° Каб дзіця нарадзілася здаровай

Не сакрэт, што кожная жанчына, якая марыць мець дзіця, абавязкова задае пытанне: «Як зрабіць так, каб малы нарадзіўся здаровай?» Паключэння пра здароўе будучага дзіцяці неабходна яшчэ да яго зачатця. Вось асноўныя пункты «Праграмы па нараджэнні здаровага дзіцяці»:

1. За 2—3 месяцы да запланаванай цяжарнасці неабходна наведаць гінеколага, здаць аналізы на інфекцыі, якія перадаюцца палавым шляхам.
2. Наведзіце тэралеўта і стаматалага, бо саніраваць поласць рота лепш да цяжарнасці, чым у час яе. Ды і ведаць свой гемаблагін не зашкодзіць, каб павысіць яго ў выпадку неабходнасці.
3. Калі ў вас ці ў родных ёсць спадчыныя захворванні, наведаце генетычную кансультацыю.
4. Праверце свой імунітэт да краснухі. Пастарэйшыя пазбягаць кантактаў з інфекцыйнымі хворымі.
5. Па ўзгадненні з урачом прымайце фоліевую кіслату. Гэта зніжае рызыку нарадзіць дзіця з адхіленнямі.
6. Па ўзгадненні з урачом прымайце вітаміна-мінеральныя комплексы, каб пазбегнуць дэфіцыту якіх-небудзь рэчываў у арганізме.
7. Выключыце ўжыванне алкаголю і цыгарэт. Гэта датычыцца і партнёра.
8. Пастарэйшыя не прымаць ніякіх лярванцаў, не рабіць ніякіх прышчэпаў.
9. Не сядзіце на дыеце.

ПАКУЛЬ АДЗІНАЯ ВІРАТАВАЛЬНАЯ ВАКЦЫНА

Не дарэмна ў нашай краіне кожную жанчыну, якая звяртаецца ў паліклініку з той ці іншай праблемай здароўя, накіроўваюць на агляд да гінеколага. Дзесяці кожная другая-трэцяя прастадуціна слабага полу, якая захварэла на рак, мае пухліну органаў рэпрадукцыйнай сістэмы — гінекалагічнай сістэмы або малочнай залозы.

На вялікі жаль, нягледзячы на вышэйзгаданыя прафілактычныя агляды, заклікі спецыялістаў быць больш уважлівымі да сябе, а таксама пастаяннае развіццё метадаў барацьбы з анкалагічнымі хваробамі, распаўсюджванасць усіх відаў раку, у тым ліку і гінекалагічнага, толькі расце. Так, за апошнія дзесяці гадоў гінекалагічны рак у нашай краіне вырас больш як у 2 разы. Акрамя таго, ён ушыльковую падарваў нават да тых, каму крыху больш за 20 гадоў.

Паводле слоў загадчыцы аддзела анкагінекалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава доктара медыцынскіх навук Ірыны КАСЭНКІ, сёння ёсць цудоўныя магчымасці для лячэння раку на ранніх стадыях. Метады лячэння — добра вядомыя: хірургічны (яму больш як 100 гадоў), прамянявая тэрапія (апраменьванне таго участка цела, дзе знаходзіцца пухліна) і хіміятэрапія (з выкарыстаннем лекавых прэпаратаў, якія ўздзейнічаюць на увесь арганізм). Не існуе паняцця больш ці менш эфектыўнага спосабу пераадолення раку. Той жа аперацыйны шлях — не пана-

цыя, паколькі аперацыйнае лячэнне далёка не кожную пухліну. Таекое лячэнне можа пагражаць, напрыклад, больш хуткім распаўсюджваннем метастазаў. Таму ў кожным канкрэтным выпадку спецыялісты прытрымліваюцца, маючы сказанае, індывідуальнага падыходу.

Незвычайныя спробы ўсталявання прычыны раку дазволілі вылучыць «групы рызыкі», якім абавязкова трэба назірацца ў спецыялістаў і найбольш актыўна займацца прафілактыкай.

РАК ШЫЙКІ МАТКІ. У групу рызыкі такіх хворых трапляюць жанчыны, у якіх ёсць 2—3 наступныя «прыметы»: ранні пачатак палавога жыцця, частая змена палавых партнёраў, вялікая колькасць родуў і абортуў, запаленчы і венерычныя захворванні, нізкі сацыяльны статус, курэнне.

Але не так даўно даследчыкі выявілі адну з самых распаўсюджаных прычын развіцця раку шыйкі маткі — інфіцыраванне вірусам папіломы чалавека. Вядома каля 120 тыпаў гэтага віруса.

Але развіццё раку шыйкі маткі звязваецца пакуль толькі з чатырма. Дарэчы, у некаторых ай-лячэння — добра вядомыя: хірургічнае дакладнае ўсталяванне, носьбітам якога тыпу віруса папіломы з'яўляецца канкрэты чалавек. А з наядуўнага часу ў Беларусі зарэгістравана першая і адзіная ў свеце вакцына, якая папярэджвае развіццё раку шыйкі маткі — гардасіл. Гэта вакцына зарэгістравана больш як у 90 краінах свету і рэкамендавана для вы-

карыстання Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Гардасіл можа прымяняцца ў дзяцей і падлеткаў абодвух палоў ва ўзросце ад 9 да 17 гадоў і маладых жанчын ва ўзросце ад 18 да 26 гадоў. Першыя атрыманыя падчас клінічных даследаванняў вынікі прымуслі некаторыя краіны ўключыць такую вакцынацыю нават у нацыянальныя календары вакцынавання. У нас такой практыкі пакуль не існуе, і

РАК МАЛОЧНАЙ ЗАЛОЗЫ І РАК ШЫЙКІ МАТКІ з'яўляюцца ў Еўропе гадоўнымі прычынамі гібелі ад раку сярод дзюўчат і маладых жанчын ва ўзросце ад 15 да 44 гадоў.

таму прайсці вакцынацыю можна выключна па ўласнай ініцыятыве. Гардасіл прадаецца ў аптэках або некаторых платных камэрцыйных цэнтрах сталіцы.

РАК ЦЕЛА МАТКІ. Сярод асноўных прычын гэтага захворвання — парушэнне гарманальнага раўнавагі ў арганізме, атлусценне, парушэнне вугляводнага абмену, гіпертанічная хвароба, малая колькасць дзюўчат абяс-палоднасць, позняя менапаўза (пасля 53 гадоў).

РАК ЯЕЧНІКАЎ. Прычыны ўзнікнення: спадчыныя змяненні, якія суправаджаюцца парушэннямі рэпрадукцыйнай функцыі, пухліны прамоў кішкі, шчыльнападобны і малочнай залозы.

— Як жа засцерагчыся ад магчымых непрыемнасцяў? — тлумачыць Ірына Касенка. — Рэгулярна наведаць урача-гінеколага. Калі ён выявіў нейкую праблему, ні ў якім разе не трэба адкладваць далейшае абследаван-

не і лячэнне. Абавязкова лячыць інфекцыі, якія перадаюцца палавым шляхам, паколькі яны нярэдка спалучаюцца з вірусным інфіцыраваннем. Неабходна вучыцца планаванае сям'ю: пазбягаць незапланаванай цяжарнасці, паколькі яе перарыванне можа пагражаць пэўнымі ускладненнямі. Калі аборт ці вакуум-аспірацыя ўсё ж такі мелі месца, варта прайсці курс аднаўлення лячэння. Запланаваную цяжарнасць неабходна назіраць паводле рэкамендацыі доктара, паколькі рак можа развівацца нават у цяжарнай...

РАК МАЛОЧНАЙ ЗАЛОЗЫ. Гэта захворванне — гармоназалежнае. Можна перадавацца ў спадчыны (вучыным удалося вылучыць ген гэтага віду раку). Сярод іншых прычын развіцця можна назваць перадухлінаў і дабраякасныя станы — дысгарманальныя гіперплазіі (дыфузная і кістозная мастапатыя), фібраденомы, першыя роды ва ўзросце пасля 30 гадоў, непрацяглае грудное выкармліванне, позняя менапаўза, механічныя траўмы, мастыты, лішняя вага, хваробы органаў рэпрадукцыйнай сістэмы, пячонкі (гепатыт і халестэыт павялічваюць рызыку ўзнікнення гарманальных гіперплазіяў), парушэнне функцыі шчытападобнай залозы.

Паводле слоў вядучага навуковага супрацоўніка аддзела анкамамалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава кандыдата медыцынскіх навук Ніны АНТО-

— гармоназалежнае. Можна перадавацца ў спадчыны (вучыным удалося вылучыць ген гэтага віду раку). Сярод іншых прычын развіцця можна назваць перадухлінаў і дабраякасныя станы — дысгарманальныя гіперплазіі (дыфузная і кістозная мастапатыя), фібраденомы, першыя роды ва ўзросце пасля 30 гадоў, непрацяглае грудное выкармліванне, позняя менапаўза, механічныя траўмы, мастыты, лішняя вага, хваробы органаў рэпрадукцыйнай сістэмы, пячонкі (гепатыт і халестэыт павялічваюць рызыку ўзнікнення гарманальных гіперплазіяў), парушэнне функцыі шчытападобнай залозы.

Паводле слоў вядучага навуковага супрацоўніка аддзела анкамамалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава кандыдата медыцынскіх навук Ніны АНТО-

— гармоназалежнае. Можна перадавацца ў спадчыны (вучыным удалося вылучыць ген гэтага віду раку). Сярод іншых прычын развіцця можна назваць перадухлінаў і дабраякасныя станы — дысгарманальныя гіперплазіі (дыфузная і кістозная мастапатыя), фібраденомы, першыя

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
11 февраля 2008 года

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
**ЗАВЕРЕНО**

Гальперин А.Л.  
«18» марта 2008 года

**КРАТКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

**об открытой продаже облигаций  
тридцать девятого выпуска  
Открытого акционерного общества  
«Сберегательный банк  
«Беларусбанк»**

**1. Наименование эмитента**  
на белорусском языке:  
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;  
сокращенно: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);  
на русском языке:  
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);  
сокращенно: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»);

**2. Банк зарегистрирован** в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56.

**3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, телефон — (017) 218 84 08, телефон/факс — (017) 222 26 26, e-mail — info@belarusbank.by.

**4. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи**

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 39-го выпуска (далее — облигации) будут поступать на соответствующие счета (балансовый счет 4940), открытые в филиалах (в том числе в филиалах — областных (Минском) управлениях), центрах банковских услуг, ОПЕРУ центрального аппарата Банка.

**5. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд составляет 1 638 787 859 000 (Один триллион шестьсот тридцать восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

**6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации**

Бухгалтерская отчетность Банка по итогам работы Банка за 2006 год опубликована 30 марта 2007 года в газете «Звезда». По итогам работы Банка за 2007 год указанная информация будет опубликована не позднее 01 апреля 2008 года в газете «Звезда».

**7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, центрах банковских услуг Банка, соответствующих структурных подразделениях Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного времени.

**8. Сведения об открытой продаже облигаций**

**8.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение о выпуске 39-го облигационного займа в соответствии с подпунктом 10.2. Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 11 февраля 2008 года, протокол № 2.

**8.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**

- ✓ облигации выпускаются в документарной форме;
- ✓ объем эмиссии — **3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США;**
- ✓ количество — **7 000 (Семь тысяч) облигаций;**
- ✓ серия «БК 39», №№ 000001—007000.

**8.3. Номинальная стоимость облигаций — 500 (Пятьсот) долларов США.** В течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по номинальной стоимости.

**8.4. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и направления полученных средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2006 № 776/10 «О направлении средств, полученных от размещения облигаций некоторых банков путем открытой продажи физическим лицам».

**8.5. Период проведения открытой продажи облигаций — с 01.05.2008 по 30.04.2009**, если больший срок не будет определен Правлением Банка.

Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

**8.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Открытая продажа облигаций производится филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного дня до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть физические лица — резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности (далее — физические лица) и Банк.

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации не в целях предпринимательской деятельности, обязаны внести наличными либо перечислить в Банк в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

**8.7. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — **730 календарных дней (с 01.05.2008 по 30.04.2010).**

**8.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**

Дата начала погашения облигаций — 01.05.2010. Облигации погашаются по требованию их владельцев при предъявлении оригинала облигации в Банк. При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено с 01.05.2010 по 31.10.2010.

Обязательства Банка по погашению облигаций, по которым в срок погашения названных облигаций не было предъявлено требование об их погашении с предъявлением оригиналов погашаемых облигаций, и обязательства по выплате дохода по данным облигациям после истечения вышеуказанного срока погашения прекращаются.

При погашении облигаций, предъявленных к погашению с 01.05.2010 по 31.10.2010, владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**

По облигациям устанавливается доход по фиксированной став-

ке купонного дохода, равной **восемью** процентам годовых. Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (**один раз в три месяца**) в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации по истечении определенных купонных периодов в соответствии со следующим графиком:

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода
1	01.05.2008	31.07.2008
2	01.08.2008	31.10.2008
3	01.11.2008	31.01.2009
4	01.02.2009	30.04.2009
5	01.05.2009	31.07.2009
6	01.08.2009	31.10.2009
7	01.11.2009	31.01.2010
8	01.02.2010	30.04.2010

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый день после истечения определенного купонного периода.

В случае, если дата начала выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день соответствующего подразделения Банка, выплата купонного дохода данным подразделением осуществляется в первый рабочий день, следующий за названным нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Начисление купонного дохода по облигации осуществляется со дня продажи соответствующей облигации по **30.04.2010** включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по соответствующей облигации начисляется со дня ее продажи по день истечения купонного периода, в котором было произведена продажа данной облигации (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем). Дата окончания последнего купонного периода — **30.04.2010** (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной **8 (Восемь)** процентам годовых.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{P \cdot N \cdot t}{360 \cdot 100}$$

где: D — купонный доход;  
t — количество дней соответствующей части купонного периода;  
P — процентная ставка по купону в размере 8 (Восемь) процентов годовых;  
N — номинальная стоимость облигации.

При расчете купонного дохода по облигации количество дней в месяце условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается (за исключением случая, если этот день является днем продажи облигации), а в феврале купонный доход, начисленный на последний день февраля, повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

При выплате купонного дохода по облигации наличной иностранной валютой Банк покупает у владельца облигации часть купонного дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в учреждении Банка на момент совершения операции выплаты купонного дохода. Расчет купонного дохода производится с округлением в порядке, установленном в Банке при совершении операций по счетам физических лиц, связанных с выдачей наличных денег.

Выплата купонного дохода осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка, начиная с первого рабочего дня соответствующего подразделения Банка со дня окончания соответствующего купонного периода. Последний купонный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения купонные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации. Выплата части купонного дохода не производится.

В период погашения (с 01.05.2010 по 31.10.2010) выплата неполученных владельцем облигации купонных доходов (части купонных доходов) отдельно от возмещения номинальной стоимости облигации не производится.

**8.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено по истечении одного года с даты открытой продажи соответствующей облигации. При досрочном погашении облигации владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы, начисленные только за истекшие на день досрочного погашения купонные периоды, наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. За купонный период, в течение которого облигация предъявлена к досрочному погашению, купонный доход не выплачивается.

При досрочном погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной **восемью** процентам годовых наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**8.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе**

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 марта 2008 года. Регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0122.

**8.13. Информация об обеспечении облигаций**

Облигации выпускаются Банком под обеспечение. Исполнение обязательств Банка по облигациям обеспечивается поручительством Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» на сумму **7 700 000 000 (Семь миллиардов семьсот миллионов)** рублей сроком по 01.11.2010.

**8.14. Стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала) поручителя на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи облигаций (при обеспечении исполнения обязательств по облигациям поручительством).**

По состоянию на 01.10.2007 стоимость чистых активов поручителя Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» составляет **42 361 000 000** (Сорок два миллиарда триста шестьдесят один миллион) белорусских рублей.

**Председатель Правления  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**

**Н.А. ЕРМАКОВА**

**Главный бухгалтер  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**

**И.П. ЛЫСОВСКАЯ**

<http://www.belarusbank.by>

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 29.10.2007 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
11 февраля 2008 года

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
**ЗАВЕРЕНО**

Гальперин А.Л.  
«18» марта 2008 года

**КРАТКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

**об открытой продаже облигаций  
сорокового выпуска  
Открытого акционерного общества  
«Сберегательный банк  
«Беларусбанк»**

**1. Наименование эмитента**  
на белорусском языке:  
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;  
сокращенно: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);  
на русском языке:  
полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);  
сокращенно: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»);

**2. Банк зарегистрирован** в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56.

**3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, телефон — (017) 218 84 08, телефон/факс — (017) 222 26 26, e-mail — info@belarusbank.by.

**4. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи**

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 40-го выпуска (далее — облигации) будут поступать на соответствующие счета (балансовый счет 4940), открытые в филиалах (в том числе в филиалах — областных (Минском) управлениях), центрах банковских услуг, ОПЕРУ центрального аппарата Банка.

**5. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд составляет 1 638 787 859 000 (Один триллион шестьсот тридцать восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

**6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации**

Бухгалтерская отчетность Банка по итогам работы Банка за 2006 год опубликована 30 марта 2007 года в газете «Звезда». По итогам работы Банка за 2007 год указанная информация будет опубликована не позднее 01 апреля 2008 года в газете «Звезда».

**7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, центрах банковских услуг Банка, соответствующих структурных подразделениях Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного времени.

**8. Сведения об открытой продаже облигаций**

**8.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение о выпуске 40-го облигационного займа в соответствии с подпунктом 10.2. Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 11 февраля 2008 года, протокол № 2.

**8.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**

- ✓ облигации выпускаются в документарной форме;
- ✓ объем эмиссии — **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США;**
- ✓ количество — **15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций;**
- ✓ серия «БЛ 40», №№ 000001—015000.

**8.3. Номинальная стоимость облигаций — 100 (Сто) долларов США.** В течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по номинальной стоимости.

**8.4. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и направления полученных средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2006 № 776/10 «О направлении средств, полученных от размещения облигаций некоторых банков путем открытой продажи физическим лицам».

**8.5. Период проведения открытой продажи облигаций — с 01.05.2008 по 30.04.2009**, если больший срок не будет определен Правлением Банка.

Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

**8.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Открытая продажа облигаций производится филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного дня до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть физические лица — резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности (далее — физические лица) и Банк.

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации не в целях предпринимательской деятельности, обязаны внести наличными либо перечислить в Банк в безналичном порядке денежные средства в оплату облигаций.

**8.7. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — **730 календарных дней (с 01.05.2008 по 30.04.2010).**

**8.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**

Дата начала погашения облигаций — 01.05.2010. Облигации погашаются по требованию их владельцев при предъявлении оригинала облигации в Банк. При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено с 01.05.2010 по 31.10.2010.

Обязательства Банка по погашению облигаций, по которым в срок погашения названных облигаций не было предъявлено требование об их погашении с предъявлением оригиналов погашаемых облигаций, и обязательства по выплате дохода по данным облигациям после истечения вышеуказанного срока погашения прекращаются.

При погашении облигаций, предъявленных к погашению с 01.05.2010 по 31.10.2010, владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При погашении облигации выплата части номинала облигации,

части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**

По облигациям устанавливается доход по фиксированной ставке купонного дохода, равной **восемью** процентам годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (**один раз в шесть месяцев**) в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации по истечении определенных купонных периодов в соответствии со следующим графиком:

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода
1	01.05.2008	31.10.2008
2	01.11.2008	30.04.2009
3	01.05.2009	31.10.2009
4	01.11.2009	30.04.2010

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый день после истечения определенного купонного периода.

В случае, если дата начала выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день соответствующего подразделения Банка, выплата купонного дохода данным подразделением осуществляется в первый рабочий день, следующий за названным нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Начисление купонного дохода по облигации осуществляется со дня продажи соответствующей облигации по **30.04.2010** включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по соответствующей облигации начисляется со дня ее продажи по день истечения купонного периода, в котором было произведена продажа данной облигации (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем). Дата окончания последнего купонного периода — **30.04.2010** (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной **8 (Восемь)** процентам годовых.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{P \cdot N \cdot t}{360 \cdot 100}$$

где: D — купонный доход;  
t — количество дней соответствующей части купонного периода;  
P — процентная ставка по купону в размере 8 (Восемь) процентов годовых;  
N — номинальная стоимость облигации.

При расчете купонного дохода по облигации количество дней в месяце условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается (за исключением случая, если этот день является днем продажи облигации), а в феврале купонный доход, начисленный на последний день февраля, повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

При выплате купонного дохода по облигации наличной иностранной валютой Банк покупает у владельца облигации часть купонного дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в учреждении Банка на момент совершения операции выплаты купонного дохода. Расчет купонного дохода производится с округлением в порядке, установленном в Банке при совершении операций по счетам физических лиц, связанных с выдачей наличных денег.

Выплата купонного дохода осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка, начиная с первого рабочего дня соответствующего подразделения Банка со дня окончания соответствующего купонного периода. Последний купонный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения купонные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации. Выплата части купонного дохода не производится.

В период погашения (с 01.05.2010 по 31.10.2010) выплата неполученных владельцем облигации купонных доходов (части купонных доходов) отдельно от возмещения номинальной стоимости облигации не производится.

**8.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено по истечении одного года с даты открытой продажи соответствующей облигации.

При досрочном погашении облигации владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы

# Шоў без ШЫРОКА Чаму беларускія «зоркі» так і застаюцца ВЯДОМЫЯ «местачковымі»? ў вузкіх колах

Па роду дзейнасці даволі часта даводзіцца распявацца пра артыстаў — спевакоў, музыкантаў, акцёраў... І ці не гэтак жа часта чуць здзіўленае: «А гэта ўвогуле хто?» Прычым, што адметна, практычна кожны з артыстаў-суразмоўцаў прытоена на ці шыра лічыць сябе «зоркай», якой не дасталася «Грэмі» выключна на непаразуме.

Так, натуральна, ёсць асобы, чые імёны гавораць самі за сябе: Алена Свірыдава, Аляксэя Агурбаш, «Бі-2», Сяргая, Дзяна Арбеіна, Наталія Падольская, Дзмітрый Калдун... Аднак яны чамусьці ўжо ўсе ў Маскве. Хто ў нас? «Сябры», «Песняры», Ірына Дарафеева. Наўсідку яшчэ два дзесяткі гуртоў і выканаўцаў можна прыгадаць. Абуральна мала, вам не здаецца? І новыя імёны з'яўляюцца ў гэтым спісе вельмі рэдка.

Чаму? Музычны прадзюсар і рэжысёр Уладзімір Максімаў, напрыклад, мае свой варыянт адказу: у Беларусі шоу-бізнес няма. «Яго не будзе ніколі. І ў гэтым нічога крыўднага, — свідардае ён. — Гэтак жа няма шоу-бізнесу ў Даніі, Швецыі, Бельгіі, Галандыі. Мы ж не вялікая краіна з запасаў дадатковага капіталу, каб яго хпіла для раскруткі механізма. Зонаў шоу-бізнесу, куды можна інтэгравацца, у свеце ўжо некалькі: Амерыка, Еўропа ў цэлым (Англія трэба вылучыць асобна), Усход, які актыўна развіваецца, і Расія — з-за вялізнай тэрыторыі».

## ВЯСЕЛЛІ, ХАУТУРЫ НЯДОРАГА

Артысты часта крыўдуюць, калі іх называць «прадуктамі», але па сутнасці, уся творчасць, якая выносіцца на суд публікі, — ужо тавар...

— Асноўная праблема або памылка тых, хто далучае сябе да ліку беларускіх прадзюсараў — гэта ігнараванне слова «бізнес». Усе сябе лічаць артыстамі, тонкай і трапяткоў сферай, мастацтвам. Але мастак з вялікай літары — гэта той, хто не можа не займацца мастацтвам: мастак, які піша па натхненню, паэт, які працяваецца ўначы ад рэфрэманнага азорання. Шоў-бізнес — найперш рэальна дзейная эканамічная схема, дзе працуюць законы рэкламы, піяр, прасоўвання прадукту, які трэба прадаць. У гэтым жаўдкім узнікне супярэчанне паміж мастаком і бізнесменам. Таму пачынаць трэба з таго, што павінна быць распрацаваная бізнес-схема, шэраг крокаў, якія прыводзяць да заплававанага выніку.

## — Нашы артысты любяць А вась у Расіі...

— Законы эканомікі не маюць нацыянальнасці і геаграфічнага становішча, яны дзейнічаюць паўсюды — як закон сусветнага прыцягнення. Ёсць касметычныя адрозненні, звязаныя з менталітэтам, але ў цэлым законы працуюць аднолькава. Таму для пачатку прадзюсару або менеджару трэба настаўніца да музыкі, артыста, гурта які да прадукту (па ўмяжэнні выразным, што там прысутнічае як мінімум талент), і вызначыцца, ШТО менавіта збірацца прадаваць. Скажам, гэта — R'n'B-праект, у які ўваходзіць хлопец і дзвюхчынная пэўнага ўзросту і г.д. Неабходна таксама вывучыць аўдыторыю, яе жаданні — бо набываць прадукт будзе менавіта спажывец. Калі гэта схема будзе дзейнічаць, то і шоу-бізнес больш-менш будзе працаваць. Пакуль жа у нас пад шоу-бізнесам разумюць пампніне ўравае сабе пару-тройку карпаратыўных венчурнак: «вяселлі, хаўтуры нядорага».

## У СЕ-ТРА ЯНЫ КРУЦІЦА!

Зрэшты, многія артысты менавіта з карпаратыўных выступленняў і жывыць, іх гэта мадэль цапкам здавальняе. Бо гэта тое што — нарадавае сваіх герояў. Скажам, адзін з самых раскручаных беларускіх праектаў — гурт «Толлес» Максіма Алейнікава. Калі іхныя выкананні разважаюць, што не згодныя на «абслугоўванне банкетам», то даўганогія салісткі з «Толлес» гэтых банкетаў не цураюцца. Якраз там-тэйшыя ўдзельнікі — мэтавае аўды-

## Фестывалі Будзем танчыць пад дуду

Беларусь — аўтарытэтная дударская краіна ва Усходняй Еўропе, свідардаючы сучасныя дудары. Маладыя людзі ахвотна асвойваюць складаны народны інструмент. Гэтым вельмі паспрыяў «Дударскі фест», які сёлета адбудзецца ўжо восьмы раз.

У апошнія гады папулярнасць гэтага роду музыкі вырасла, і самі арганізатары імкнучыся кожны раз ствараць інтрыгу, так што падчас фестывалю публіка абавязкова чакае сюрпрызаў. Першы з іх, на думку арганізатара Эміцера Сасноўскага, ёсць у тым, што дударскі фест будзе доўжыцца сёлета чатыры дні замест двух. Падчас канцэртаў у к/з «Мінск» і клубе «Рэактар» можна будзе на свае вочы убачыць сучасных беларускіх дудароў. Разам з імі ў сваёй майстарства валодання вальняк прадэманструюць музыкі з Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Балгарыі, Эстоніі і нават далёкай Новай Зеландыі.

— Я папрасіў бы ніколі не выкарыстоўваць слова «вальняк» ў

**КАНТРАБАНДНЫЯ... ВЕНКІ**  
У Драгічынскім раёне побач з украінскай мяжой пагранічнікі, міліцыянеры і чэксты знайшлі ў лесе падпольны склад кантрабандчыяў. Паводле звестак прэс-цэнтра Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, у гэтай схаванай знаходзіліся дзвюхчыны рэчы, сяжаныя дрэвы і... венкі. Уся кантрабанда была прынесена да нас з Украіны.

**Мікола ДЗЯБЕЛА.**

## ДАВЕДКА

Уладзімір Максімаў. Былы генеральны прадзюсар Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, экс-дырэктар канцэртна-прадзюсарскай дырэкцыі НДТРК. Адзін з усіх кіраўнікоў усіх узроўняў «адказай за Еўрабачанне». У 2004 годзе, паабяцаўшы ў выпадку няўдарага выступлення дуэта «Аляксандра і Канстанцін» пакінуць пасаду — гэта і зрабіў. Цяпер — рэжысёр кліпаў, музычны прадзюсар гучазапіснай кампаніі «Вітма», а таксама музычны кансультант як для пачаткоўцаў, так і для вядомых ужо артыстаў. Сёлета другі год запар прадстаўляў нашу краіну ў Канах на міжнароднай выставе музычнай індустрыі «MIDEM», якую лічыць больш перспектыўнай для шоу-бізнесу, чым якая конкурсы. І менавіта пасля «Мідэма» з упэўненасцю заяўляе: шоу-бізнесу ў нас няма!



Уладзімір Максімаў. Былы генеральны прадзюсар Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, экс-дырэктар канцэртна-прадзюсарскай дырэкцыі НДТРК. Адзін з усіх кіраўнікоў усіх узроўняў «адказай за Еўрабачанне». У 2004 годзе, паабяцаўшы ў выпадку няўдарага выступлення дуэта «Аляксандра і Канстанцін» пакінуць пасаду — гэта і зрабіў. Цяпер — рэжысёр кліпаў, музычны прадзюсар гучазапіснай кампаніі «Вітма», а таксама музычны кансультант як для пачаткоўцаў, так і для вядомых ужо артыстаў. Сёлета другі год запар прадстаўляў нашу краіну ў Канах на міжнароднай выставе музычнай індустрыі «MIDEM», якую лічыць больш перспектыўнай для шоу-бізнесу, чым якая конкурсы. І менавіта пасля «Мідэма» з упэўненасцю заяўляе: шоу-бізнесу ў нас няма!

торыя, святае сапраўднае і упэўненая будучыня гурта. Сам Алейнікаў, праўда, кампліменты калег ус прымае з асцярогай, але ад факта, што «Толлес» — запатрабаваны і дарагія артысты (адно выступленне — ад 1000 еўра), не адмаўляецца.

Правільная фармулёўка задачы і дзейсны шлях яе выканання — ня хітрая формула ляжыць і ў аснове поспеху тандэма прадзюсара Уладзіміра Кубышкіна і спявачкі Ані Шаркуновай. Прадуманы вобраз, прасоўванне, рэклама прадукту — і, калі ласка, літаральна за год галасіста прыгажуня ўвайшла ў топ-10 артыстаў беларускай сцэны, якія не толькі круціцца па ТБ, але яшчэ «заказваюць» літаральна на ўсіх больш ці менш значных мейрапрыемствах. І зарабляюць грошы. Так, гэта больш бізнес, чым шоу, — але схема працуе!

Унікальнае спалучэнне менедж-

няма тых, каго добра ведае і любіць ён сам, яго сябры і суседзі. Калі нашы артысты бачаць тысячы людзей і чуць апладысменты, скажам, на Свяце горада, яны лічаць: «О, я папулярны!», забываючыся, што гэта — бесплатны зборны канцэрт, на якім гледчыя не патрацілі нават 5 тысяч на білет. А гледчыя, у сваю чаргу, скажуць сабе: я бачыў гэтую «зорку» па тэлебачанні, пабачыў жывым — ну і хопіцца».

Праблема можна вырашыць. Але толькі ў тым выпадку, калі кожны будзе займацца сваёй справай. Людзей, якія называюць сябе прадзюсарамі — хоць гаць гаць, здаецца, нават больш, чым саміх артыстаў. А адкуль яны бяруцца, якую адукацыю і кваліфікацыю маюць, каго прадзюсуюць — вялікая загадка. Поўна выпадковых людзей, якія кампенсуюць веды — энтузіязмам, і хапаюцца без сумневу за працу менеджараў, піяршчыкаў, канцэрт-



Фота Віталія ЛАЦКО

Прыклад: беларускі адбор на «Новую хвалю-2008». Каго з гэтых артыстаў вы ведаеце?

менту і творчасці — гурт «J:Морс», які на сёння ўзначальвае рэйтынг папулярнасці. Лідар гурта Уладзімір Пулач — адначасова і артыст, і аўтар, і высокакваліфікаваны юрыст, які здолее акумуляваць зладжуну каманду журналістаў, ад дырэктара да гукарэжысёра. «Пулач — вялікі разумнік, ён сам кіруе працэсам, і гурт не забалее абаротам, што паказваюць і продажы дыскаў, і перапоўненыя залы, — з пазіцыі эксперта каментуе гэты феномен Максімаў. — Мяркую, што гурт шчыра не скажаў сваёй апошняга слова, і ў яго ёсць шчыры выціск далёка за межы краіны. Але таксама спалучэнне не бывае вельмі рэдка».

— Каго яшчэ можна адзначыць у справе засваення шоу-бізнесу? **Аляксандра Саладуку!** — прадзюсар, відэа, нешта чытае па выразу майго твару, таму развівае думку, — Саладука — нумар адзін па эфектыўнасці ў гэтай краіне. Забудзьцеся пра «чыстую творчасць», мы за раз абмяркоўваем бізнес. Саха Саладука — самы камерцыйна паспяхоўшы, і нямай ксаюць сабе локці ўсе зайздоснікі, але гэта так. На сёння Саладука — гэта брэнд, які развіваецца па законах шоу-бізнесу. Хто не згодны — звярніце ўвагу, хто дзе жыве і хто на чым ездзіць. Іншая справа, што ў кожнага свае амбіцыі і апетыты — нехта задавальнаецца працай тут, нехта спрабуе заваяваць рэалітэ ці Еўропу.

**Г — ЗНАЧЫЦЬ, ГРОШЫ**  
Аднак пераважнае большасць праектаў беларускіх музыкантаў робяць... самі для сябе, для сваёй унутранай тусюккі. «Узгадаем апошнія прэзентацыі — хто там быў? Адны і тыя ж людзі! Дзесяткі пляч артыстаў і чалавек 20 журналістаў, якія вараць у адным і тым жа каляндры, — не лянуецца падбіваць лічбы Максімаў. — Тусюккі раздае сваім удзельнікам тытулы «зорак», а глядзяч не разумее, чаму сярод іх

дачыннені да беларускіх дуд, — акцэнтую ўвагу Тодар Кашкурэвіч, вядомы майстра і музык, які быў сярод распрацоўшчыкаў ідэі фестывалю ў 90-х гадах. — Асабліваць беларускай традыцыі ў тым, што мы маем свой тып канструкцыі гэтага інструмента, які быў вельмі распаўсюджаны ў Валкім княстве Літоўскім. А ў Расіі нводнага такога інструмента ўвогуле не знойдзена ні ў адным музеі. Праўда, гэта можна патлумачыць тым, што ў XVII стагоддзі былі рэзрсіі ў дачынненні да народных інструментаў. У нас дуды захоўваліся і гучалі яшчэ ў мінулым стагоддзі. Захаваўся даваенныя запісы, які ігралі беларускія дудары. Кожны такі запіс, калі ён да нас трапілае, — ужо вялікая падзея.

Аматары дуды могуць спадзявацца на тое, што не толькі галасы дуд мінулых часоў могуць калі-небудзь пачуць у запісах, магчымае выданне зборніку сучасных дудароў, удзельнікаў фестывалю. І да прыкладу, дзеля пачатку Дзясні Сухі прадэманстраваў традыцыйную манеру ігры на трохбурдоннай дудзе, якую ён сам жа і рэканструяваў паводле арыгінала, які знаходзіцца ў віленскім музеі. Але дзвючы яшчэ і тое, што такі шуд на фестывалі будучы ствараць нават дзвючаты. Хто сёння скажа, што граць на дудзе — мужчынская справа?..

**Ларыса ЦИМОШЫК.**

**СПЛЫВІ**  
У Кобрывне прапаў 58-гадовы мужчына, які пайшоў вечарам з дома і не вярнуўся. Высветлілася, што бацьку падчас п'янага канфлікту забіў 31-гадовы сын, які і вырашыў труп «сплываць» у р. Мухавец. Разам са знаёмымі яны на веласпедзе адвезлі мёртвага да ракі і скінулі ў ваду. Першымі на знікненне чалавека адрэагавалі на яго рабочыя. Значныя арыштантавы.

**Сымон СВИТУНОВІЧ, Яна СВЕТАВА.**

Гінгема — і гэтая Гінгема ў тых жа самых джынсах запісвае такую ж не вельмі ўдалую песню, аддае апошнія грошы, а папулярнасці ўсе няма. І такіх у нас — процьма. Не, каб сканцэнтравіць рэсурсы, і калі ўжо заваяваць папулярнасць не талентам, а грашыма, то хоць бы патраціць іх з розумам.

— А колькі трэба патраціць, каб стаць «зоркай»? — не вытрымліваю я.

— Няма такой універсальнай сумы. Гэта таксама тыповая памылка нашага шоу-бізнесу. Чалавек прыходзіць: калі будзе каштаваць зняць кліп? Толькі мне сказалі вось такую суму. Калі такое адбываецца, значыць, «там» або дыяганты сядзяць, або хочць «бабла накаціць». Гледзячы які кліп, якая песня, які рэжысёр будзе запрашаць. Праект складаецца па крупінках, крок за крокам, а потым разлічваецца патрэбны бюджэт. Хочаце заваяваць гламурную публіку — гэта адна гісторыя, ПТВшчыка — другая, публіку «яму за трыццаць» — трэцяя. Быць можа, трэба на пачак запалак наклеіць вашу выяву, і гэта стане больш дзейсным, чым дарэгі кліп.

Нават калі артыст траціць свае грошы, ён павінен не «музыку каказаць», а вынік. Калі на вуліцы праз два месяцы работы піяршчыка ў цябе папрасілі аўтограф — ты не дарэмна плаціў грошы, нават калі піяршчык дзеля гэтага «прыляпіў» табе жабыры. Усе мы памятаем гэты класічны прыклад. А цяпер пацкавімся ў нашых артыстаў: хто-небудзь з іх пагодзіцца на такое? Як жа, яны ўсе прыгажуні і царэўні. Ты толькі царэўняй будзеш, спачатку пачытай пабыўна. А калі не хочаш падрадоўкавацца — сядзі са сваёй геніяльнасцю дома і займайся творчасцю для душы. Маеш права.

## — Дык ён усё ж ёсць рэцэпт ператварэння ў «зорку»?

— Патрэбны як мінімум паўгода-год мэтанакіраванай работы з усімі СМІ і не толькі, каб артыст атрымаў статус пазнавальнага. Яшчэ не папулярнага, толькі пазнавальнага. Класічная схема такая: з невядомага чалавека можна зрабіць пазнавальнага, з пазнавальнага — вядомага, з вядомага — папулярнага, з папулярнага — любімага. Калі задача сфармулявана правільна, усе этапы да перадапошняга дасягаюцца па схеме шоу-бізнесу. Ці зможа папулярны чалавек стаць любімым публікі, сапраўднай «зоркай» — гэта ўжо не толькі тэхналогія, але і харызма, шанцаванне, калі хочаце. Шкада толькі, што ў многіх артыстаў не хапае цярпення, каб паслядоўна праісці ўвесь гэты шлях. Але ў мяне такая высакародная місія, — артыстаў кансультую ўсім, хто папросіць. Бясplatна — толькі слухайце. Проста таму, што крыўдліва глядзець на тое, што адбываецца.

## МЫ ВАМ ПАКАЖАМ!

Для таго, каб наша музыка развівалася, недастаткова і нават няправільна выкарыстоўваць рашэнне аб 75 працэнтах трансляцыі на радыё. Рашэнне прымалася на карысць, гэта зразумела. Але стала паўмерай, непаздольнай і не даведзенай да скандыя. Гэта павінен быць адзін з крокаў у ланцугу мейрапрыемстваў; напрыклад, круціць беларускую музыку — атрымліваецца падатковыя льготы. Іншы мера будзе і надалей працаваць у адваротны бок: яна ўжо апусціла планку якасці і разленавала нашых артыстаў да такой ступені, што проста смешна. За апошні год добра, калі больш-менш прыстойныя песенні пяток з'явіўся... На ўсіх! Бо няма стымулы працаваць — і так круціць.

## — Што павінна адбыцца, каб у нашай краіне было і шоу, і бізнес?

— Магчыма, трэба наладзіць нейкі «круты стол» у Міністэрстве культуры. Запрасіць не толькі тых, каго лічаць вядомымі прадзюсарамі — Максіма Алейнікава, Уладзіміра Кубышкіна, Сяргея Сухамліна, Леаніда Шырына, Уладзіміра Максімава і г.д. Трэба разгледзець падыход менеджараў, а не артыстаў. Бо артысты пачнуць гаварыць, што ім трэба — грошай, студый, бесплатных канцэртных пляцовак, і тады мы вам пакажам... Не пакажаце. Ад таго, што лепш будзе гучаць фанэграма, прычэпова нічога не зменіцца. Пакуль не пачнуць узаемадзейнічаць спецыялісты ў галіне прадзюсавання (хутчэй за ўсё, замежныя, бо ў нас няма інстытута прадзюсавання), менеджменту, піяршчыкі, кіраўнікі вядучых СМІ, дзяржаўных ведамстваў. Каб дапамагчы не грашыма, а сістэмнай палітыкай, ад конкурсаў і акцыяў да аўтарскага права.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

**СУМЕСНАЕ БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БЕТАТРОН ІНЖЫНЕРЫНГ» ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ**

**BetaTron**

**СОВМЕСТНОЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕТАТРОН ИНЖЕНЕРИНГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

1. Эмитент зарегистрирован решением Министерства иностранных дел Республики Беларусь № 161 от 12 мая 2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101342118.

2. Местонахождение эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail): Республика Беларусь, 220123 г. Минск, ул. Богдановича, д. 93, к. 8, почтовый адрес: ул. Каховская, 37, 220068, г. Минск-68; Телефон 233 17 69, 233 78 99, факс 290 17 19, электронный адрес (e-mail) betatron@inbox.ru

3. Основные виды и срок деятельности: Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим уставом осуществляет следующие виды деятельности:

Код	Наименование вида деятельности
25240	Производство прочих пластмассовых изделий
25210	Производство пластмассовых плит, профос, труб и профилей
30021	Производство электронно-вычислительных машин и другого оборудования для обработки информации (без установки)
3120	Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры
3162	Производство прочего электрооборудования, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств
31623	Производство электросигнального оборудования
45310	Электромонтажные работы
4511	Разборка и снос зданий, земляные работы
4512	Разведочное бурение
4521	Общестроительные работы
4522	Устройство покрытий зданий и сооружений
4525	Прочие строительные работы
453	Установка инженерного оборудования зданий и сооружений
4541	Штукатурные работы
4542	Столярные и плотницкие работы
4543	Устройство покрытий пола и облицовка стен
5143	Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой
5153	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
5162	Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
51709	Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами
7012	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
7020	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
7310	Исследования и разработки в области естественных и технических наук
74201	Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги
	Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей
	Деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц
	Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
	Деятельность в области связи

Срок деятельности Эмитента не ограничен.

## 4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 2005—2007 гг.:

Наименование показателей	На 01.01.2005	На 01.01.2006	На 01.01.2007	На 01.01.2008
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)	1 272 697	1 616 564	1 870 372	3 135 564
Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (тыс. руб.)	1 228 850	1 138 536	1 374 236	1 819 933
Рентабельность (%)	20 %	30 %	27 %	26 %
Сумма чистых активов эмитента (млн. руб.)	2 237	2 643	3 176	2 961
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,307	0,012	0,341	0,380
Коэффициент текущей ликвидности	1,275	1,466	1,911	1,760
Сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)	284 000	547 000	1 266 000	2 799 000
Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)	—	153 000	497 000	694 000
Сумма чистой прибыли (тыс. руб.)	-4 000	93 000	175 000	474 000
Сумма балансовой прибыли, (тыс. руб.)	46 000	188 000	291 000	722 000

## Усімніхнёся!

Жонка — мужу: — Калі прыйшоў дадому — вышрай ногі!  
— Магу не прыходзіць.

Гледзячы на колер вашага носу, у вас ёсць штопар...

Філіп Кіркораў за раялем задумана перабірае клавишы. Вось ужо сам хвілін ідзе

працэс стварэння чарговага шлягера. Раптам твар майстра азараецца: — Бач ты — чорныя клавишы таксама працуюць!

Цяжка адказаць на пытанне «Ты хто?» з таёнай, якая прачнулася побач з жонкай...

— Доктар, я буду жыць? — Мне гэта і самому цікава.



## АБУТАК ПАЙШОЎ КАНТРАБАНДАЙ

Каля в. Сварынскі Драгічынскага раёна апераўтыўнік правяралі аўтамашыну і ў кузаве знайшлі абутку і трыкатаку на 60 млн рублёў, а затым у лесе каля гэтай жа вёскі выявілі мікрааўтобус з такім жа таварам на 50 мільянаў. І ў Маладзінскім раёне каля вёскі Збруж затрымалі «Дальсваген» з абуткам і адзеннем на 24 000 000 рублёў. Дакументаў на тавар не было, яго канфіскавалі.

**Сымон СВИТУНОВІЧ.**



**УТВЕРЖДЕНО**  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
11 февраля 2008 года

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
**ЗАВЕРЕНО**  
Гальперин А.Л.  
«18» марта 2008 года

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**об открытой продаже облигаций  
сорок первого выпуска**  
Открытого акционерного общества  
«Сбергательный банк  
«Беларусбанк»

- 1. Наименование эмитента**  
на белорусском языке:  
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;  
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);  
на русском языке:  
полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);  
сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).
- 2. Банк зарегистрирован** в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56.
- 3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**  
Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, телефон — (017) 218 84 08, телефон/факс — (017) 222 26 26, e-mail — info@belarusbank.by.
- 4. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи**

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 41-го выпуска (далее — облигации) будут поступать на соответствующие счета (балансовый счет 4940), открытые в филиалах (в том числе в филиалах — областных (Минском) управлениях), центрах банковских услуг, ОПЕРУ центрального аппарата Банка.

- 5. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд составляет 1 638 787 859 000 (Один триллион шестьсот тридцать восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
- 6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации**  
Бухгалтерская отчетность Банка по итогам работы Банка за 2006 год опубликована 30 марта 2007 года в газете «Звязда». По итогам работы Банка за 2007 год указанная информация будет опубликована не позднее 01 апреля 2008 года в газете «Звязда».
- 7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, центрах банковских услуг Банка, соответствующих структурных подразделениях Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного времени.

- 8. Сведения об открытой продаже облигаций**
- 8.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**  
Решение о выпуске 41-го облигационного займа в соответствии с подпунктом 10.2. Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 11 февраля 2008 года, протокол № 2.
- 8.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**  
облигации выпускаются в документарной форме;  
объем эмиссии — **3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) евро**;  
количество — **7 000 (Семь тысяч) облигаций**;  
серия «**БМ 41**», №№ 000001—007000.
- 8.3. Номинальная стоимость облигаций — 500 (Пятьсот) евро.** В течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по номинальной стоимости.
- 8.4. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и направления полученных средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2006 № 776/10 «О направлении средств, полученных от размещения облигаций некоторых банков путем открытой продажи физическим лицам».
- 8.5. Период проведения открытой продажи облигаций:**  
**с 01.05.2008 по 30.04.2009**, если больший срок не будет определен Правлением Банка.
- 8.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Открытая продажа облигаций производится филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного дня до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.
- 8.7. Период обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — **730 календарных дней (с 01.05.2008 по 30.04.2010)**.
- 8.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**  
Дата начала погашения облигаций — 01.05.2010.  
Облигации погашаются по требованию их владельцев при предъявлении оригинала облигации в Банк. При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено **с 01.05.2010 по 31.10.2010**.

Обязательства Банка по погашению облигаций, по которым в срок погашения названных облигаций не было предъявлено требование об их погашении с предъявлением оригиналов погашаемых облигаций, и обязательства по выплате дохода по данным облигациям после истечения вышеуказанного срока погашения прекращаются.

При погашении облигаций, предъявленных к погашению с 01.05.2010 по 31.10.2010, владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы с наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**  
По облигациям устанавливается доход по фиксированной ставке купонного дохода, равной **восемью** процентам годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (**один раз в три месяца**) в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации по истечении определенных купонных периодов в соответствии со следующим графиком:

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода
1	01.05.2008	31.07.2008
2	01.08.2008	31.10.2008
3	01.11.2008	31.01.2009
4	01.02.2009	30.04.2009
5	01.05.2009	31.07.2009
6	01.08.2009	31.10.2009
7	01.11.2009	31.01.2010
8	01.02.2010	30.04.2010

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый день после истечения определенного купонного периода.

В случае, если дата начала выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день соответствующего подразделения Банка, выплата купонного дохода данным подразделением осуществляется в первый рабочий день, следующий за названным нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Начисление купонного дохода по облигации осуществляется со дня продажи соответствующей облигации по **30.04.2010** включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по соответствующей облигации начисляется со дня ее продажи по день истечения купонного периода, в котором было произведена продажа данной облигации (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем). Дата окончания последнего купонного периода — **30.04.2010** (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной **8 (Восьми)** процентам годовых.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{P \cdot N \cdot t}{360 \cdot 100}$$

где: D — купонный доход;  
t — количество дней соответствующей части купонного периода;  
P — процентная ставка по купону в размере 8 (Восьми) процентов годовых;  
N — номинальная стоимость облигации.

При расчете купонного дохода по облигации количество дней в месяце условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается (за исключением случая, если этот день является днем продажи облигации), а в феврале купонный доход, начисленный на последний день февраля, повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

При выплате купонного дохода по облигации наличной иностранной валютой Банк покупает у владельца облигации часть купонного дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в учреждении Банка на момент совершения операции выплаты купонного дохода. Расчет купонного дохода производится с округлением в порядке, установленном в Банке при совершении операций по счетам физических лиц, связанных с выдачей наличных денег.

Выплата купонного дохода осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка, начиная с первого рабочего дня соответствующего подразделения Банка со дня окончания соответствующего купонного периода. Последний купонный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения купонные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации. Выплата части купонного дохода не производится.

В период погашения (с **01.05.2010 по 31.10.2010**) выплата неполученных владельцем облигации купонных доходов (части купонных доходов) отдельно от возмещения номинальной стоимости облигации не производится.

$$D = \frac{P \cdot N \cdot t}{360 \cdot 100}$$

**8.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**  
Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено **по истечении одного года с даты открытой продажи соответствующей облигации.**

При досрочном погашении облигации владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы, начисленные только за истекшие на день досрочного погашения купонные периоды, наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. За купонный период, в течение которого облигация предъявлена к досрочному погашению, купонный доход не выплачивается.

При досрочном погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**  
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок **не позднее 30 дней** с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной **восемью** процентам годовых.

**8.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе**  
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 марта 2008 года. Регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0124.

**8.13. Информация об обеспечении облигаций**  
Облигации выпускаются Банком под обеспечение. Исполнение обязательств Банка по облигациям обеспечивается поручительством Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» на сумму **11 700 000 000 (Одиннадцать миллиардов семьсот миллионов)** белорусских рублей сроком по 01.11.2010.

**8.14. Стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала)** поручителя на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи облигаций (при обеспечении исполнения обязательств по облигациям поручительством).

По состоянию на 01.10.2007 стоимость чистых активов поручителя Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» составляет **42 361 000 000** (Сорок два миллиарда триста шестьдесят один миллион) белорусских рублей.

**Председатель Правления  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**Н.А. ЕРМАКОВА**

**Главный бухгалтер  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**И.П. ЛЫСОВСКАЯ**

**http://www.belarusbank.by**

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 29.10.2007 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.



**УТВЕРЖДЕНО**  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
11 февраля 2008 года

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
**ЗАВЕРЕНО**  
Гальперин А.Л.  
«18» марта 2008 года

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**об открытой продаже облигаций  
сорок второго выпуска**  
Открытого акционерного общества  
«Сбергательный банк  
«Беларусбанк»

- 1. Наименование эмитента**  
на белорусском языке:  
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;  
сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);  
на русском языке:  
полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);  
сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).
- 2. Банк зарегистрирован** в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный номер 56.
- 3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**  
Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, телефон — (017) 218 84 08, телефон/факс — (017) 222 26 26, e-mail — info@belarusbank.by.
- 4. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи**

Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций 42-го выпуска (далее — облигации) будут поступать на соответствующие счета (балансовый счет 4940), открытые в филиалах (в том числе в филиалах — областных (Минском) управлениях), центрах банковских услуг, ОПЕРУ центрального аппарата Банка.

- 5. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд составляет 1 638 787 859 000 (Один триллион шестьсот тридцать восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
- 6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации**  
Бухгалтерская отчетность Банка по итогам работы Банка за 2006 год опубликована 30 марта 2007 года в газете «Звязда». По итогам работы Банка за 2007 год указанная информация будет опубликована не позднее 01 апреля 2008 года в газете «Звязда».
- 7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, центрах банковских услуг Банка, соответствующих структурных подразделениях Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного времени.

- 8. Сведения об открытой продаже облигаций**
- 8.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**  
Решение о выпуске 42-го облигационного займа в соответствии с подпунктом 10.2. Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 11 февраля 2008 года, протокол № 2.
- 8.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**  
облигации выпускаются в документарной форме;  
объем эмиссии — **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) евро**;  
количество — **25 000 (Двадцать пять тысяч) облигаций**;  
серия «**БН 42**», №№ 000001—025000.
- 8.3. Номинальная стоимость облигаций — 100 (Сто) евро.** В течение всего срока открытой продажи облигации продаются первому их собственнику по номинальной стоимости.
- 8.4. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и направления полученных средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2006 № 776/10 «О направлении средств, полученных от размещения облигаций некоторых банков путем открытой продажи физическим лицам».
- 8.5. Период проведения открытой продажи облигаций:**  
**с 01.05.2008 по 30.04.2009**, если больший срок не будет определен Правлением Банка.
- 8.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Открытая продажа облигаций производится филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение их операционного дня до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.
- 8.7. Период обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — **730 календарных дней (с 01.05.2008 по 30.04.2010)**.
- 8.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения**  
Дата начала погашения облигаций — 01.05.2010.  
Облигации погашаются по требованию их владельцев при предъявлении оригинала облигации в Банк. При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено **с 01.05.2010 по 31.10.2010**.

Обязательства Банка по погашению облигаций, по которым в срок погашения названных облигаций не было предъявлено требование об их погашении с предъявлением оригиналов погашаемых облигаций, и обязательства по выплате дохода по данным облигациям после истечения вышеуказанного срока погашения прекращаются.

При погашении облигаций, предъявленных к погашению с 01.05.2010 по 31.10.2010, владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы с наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**  
По облигациям устанавливается доход по фиксированной ставке купонного дохода, равной **восемью** процентам годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (**один раз в шесть месяцев**) в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации по истечении определенных купонных периодов в соответствии со следующим графиком:

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода
1	01.05.2008	31.10.2008
2	01.11.2008	30.04.2009
3	01.05.2009	31.10.2009
4	01.11.2009	30.04.2010

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый день после истечения определенного купонного периода.

В случае, если дата начала выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день соответствующего подразделения Банка, выплата купонного дохода данным подразделением осуществляется в первый рабочий день, следующий за названным нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Начисление купонного дохода по облигации осуществляется со дня продажи соответствующей облигации по **30.04.2010** включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по соответствующей облигации начисляется со дня ее продажи по день истечения купонного периода, в котором было произведена продажа данной облигации (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной **8 (Восьми)** процентам годовых.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{P \cdot N \cdot t}{360 \cdot 100}$$

где: D — купонный доход;  
t — количество дней соответствующей части купонного периода;  
P — процентная ставка по купону в размере 8 (Восемь) процентов годовых;  
N — номинальная стоимость облигации.

При расчете купонного дохода по облигации количество дней в месяце условно принимается за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается (за исключением случая, если этот день является днем продажи облигации), а в феврале купонный доход, начисленный на последний день февраля, повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

При выплате купонного дохода по облигации наличной иностранной валютой Банк покупает у владельца облигации часть купонного дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в учреждении Банка на момент совершения операции выплаты купонного дохода. Расчет купонного дохода производится с округлением в порядке, установленном в Банке при совершении операций по счетам физических лиц, связанных с выдачей наличных денег.

Выплата купонного дохода осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, соответствующими структурными подразделениями Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка, начиная с первого рабочего дня соответствующего подразделения Банка со дня окончания соответствующего купонного периода. Последний купонный доход и иные неполученные владельцем облигации на момент погашения купонные доходы выплачиваются в день погашения данной облигации. Выплата части купонного дохода не производится.

В период погашения (с **01.05.2010 по 31.10.2010**) выплата неполученных владельцем облигации купонных доходов (части купонных доходов) отдельно от возмещения номинальной стоимости облигации не производится.

**8.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**  
Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено **по истечении одного года с даты открытой продажи соответствующей облигации.**

При досрочном погашении облигации владельцу возмещается номинальная стоимость облигации, а также выплачиваются все неполученные владельцем облигации купонные доходы, начисленные только за истекшие на день досрочного погашения купонные периоды, наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. За купонный период, в течение которого облигация предъявлена к досрочному погашению, купонный доход не выплачивается.

При досрочном погашении облигации выплата части номинала облигации, части купонного дохода или купонного дохода за не все истекшие купонные периоды не производится.

**8.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**  
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок **не позднее 30 дней** с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной **восемью** процентам годовых.

**8.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе**  
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 марта 2008 года. Регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0125.

**8.13. Информация об обеспечении облигаций**  
Облигации выпускаются Банком под обеспечение. Исполнение обязательств Банка по облигациям обеспечивается поручительством Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» на сумму **8 300 000 000 (Восемь миллиардов триста миллионов)** белорусских рублей сроком по 01.11.2010.

**8.14. Стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала)** поручителя на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи облигаций (при обеспечении исполнения обязательств по облигациям поручительством).

По состоянию на 01.10.2007 стоимость чистых активов поручителя Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» составляет **42 361 000 000** (Сорок два миллиарда триста шестьдесят один миллион) белорусских рублей.

**Председатель Правления  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**Н.А. ЕРМАКОВА**

**Главный бухгалтер  
ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**И.П. ЛЫСОВСКАЯ**

**http://www.belarusbank.by**

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 29.10.2007 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.